

БДС  
03.186.219




РАБОТНІЦА  
І СЯЛЯНКА

№3 САКАВІК 1965

тираж

# ДАВЕР'Е I



У канцы мінулага года мастак А. Семілетаў наведаў Гродзенскі азотнатукавы завод. Друкуем некалькі яго малюнкаў.

Лабаранткі І. А. Трапейка і Т. М. Кірла.



У нашай краіне адбываецца вялікая палітычна падзея — выбары ў мясцовыя Саветы. У рэспубліцы выбары назначаны на чатырнаццатага сакавіка.

На перадвыбарных сходах на прадпрыемствах, у калгасах і установах вылучаны кандыдаты ў дэпутаты мясцовых Саветаў. Калектывы назвалі імёны лепшых з лепшых людзей, якія добра працуць, валодаюць арганізацыйнымі здольнасцямі, глыбока адданыя партыі і народу.

Саветы дэпутатаў працоўных з'яўляюцца глыбока дэмократычнымі органамі ўлады, усеахопліваючай арганізацый народу, увасабленнем яго адзінства. Камуністы і беспартыйныя ідуць на выбары заўсёды разам, заўсёды адзінм фронтом вылучаюць агульных кандыдатаў.

Сіла наших Саветаў у іх масавасці. Толькі ў папярэдніх выбарах было выбрана больш 2 мільёнаў дэпутатаў мясцовых Саветаў.

Паўнаўладнасць народа ў нас забяспечваецца самой сістэмай выбараў. У выбарчай кампаніі прымае ўдзел вялікая колькасць людзей. Адны ўваходзяць у выбарчыя камісіі, другія прыцягваюцца да складання спісаў выбаршчыкаў, да арганізаціі выбарчых участкаў, вядуць вялікую агітацыйную работу ў масах.

Шматлікай арміі агітатораў ёсць з чым пайсці да народа, ёсць што яму расказаць. З году ў год паляпшаюцца матэрыяльныя ўмовы жыцця народа, расце яго культурны ўзроўень. Пра гэтыя радасныя змены расказваюць у сваіх спраўдзядачах дэпутаты.

Вялікія зусім новыя прадпрыемствы выраслі ў нашай Беларусі. У Наваполацку, на Заходнім Дзвіне ўзняўся такі гігант, як нафтаперапрацоўчы завод, уступіў ў строй азотнатукавы завод у Гродна, Салігорскі калійны камбінат на Случчыне, буйнейшая электрастанцыя мае міні — Светлагорск — названы горад, якога яшчэ нядаўна не было на карце.

У мінулыя выбары на тэрыторыі рэспублікі яшчэ не ўзыходзіліся нафтовыя вышкі, а цяпер яны з'явіліся. Аказваецца, не тры беларускай зямлі багаты запасамі нафты. Гэта таксама добра адб'еца на развіцці хімічнай прамысловасці. Беларусь становіцца рэспублікай вялікай хіміі, значэнне развіцця якой цяжка пераацаніць. Хімія — гэта не толькі ўгнаенні і будаўнічыя матэрыялы, гэта велізарныя магчымасці для забеспечэння штодзённых патрэб людзей.

Агітаторы раскажаюць у сваіх гутарках і пра тыя вялікія змены, якія адбыліся ў культурным узроўні савецкіх людзей. Прывядуць хоць бы такі факт, што сярод дэпутатаў сельскіх Саветаў мінулых выбараў 8,4 працэнта маюць вышэйшую адукацыю. Вышэйшая і сярэдняя адукацыя дэпутата стала наявай з'явай.

Сярод выбраннікаў народа 41 працэнт жанчын. Гэта гаворыць аб сапраўднай іх раўнаправнасці.

Савецкія жанчыны раўнаправныя не толькі па закону. Яны паказалі сябе актыўнымі будаўнікамі камуністычнага грамадства. Нароўні з мужчынамі яны працуць на прадпрыемствах і ў калгасах, у навуковых інстытутах і лабараторыях, вырошваюць зборожа і ўзводзяць будынкі, пакараюць космас. Свой самаадданай працай савецкія жанчыны ўмацоўваюць магутнасць Радзімы. Пры іх актыўным узделе пераўтвараецца аблічча краіны, паляпшаецца жыццё савецкага народа.

На мінулых выбарах у мясцовыя Саветы па нашай рэспубліцы было выбрана каля дваццаці трох тысяч жанчын. Хто гэтыя выбранніцы? Гэта работніцы і калгасніцы, інжынеры і настаўніцы, урачы і мастакі, артысты і літаратары. Ці не па-

Праletары ўсіх краін, яднайцеся!

## РАБОТНІЦА № 3 І СЯЛЯНКА

САКАВІК  
1965

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ  
ГОД ВЫДАННЯ СОРЫК ПЕРШЫ

# АДКАЗНАСЦЬ

цвярдкэнне гэта дэмакратычнасці нашай сістэмы і ўсенароднасці органаў дзяржаўнай улады.

У гэтыя дні, калі наша краіна рыхтуеца да выбараў у мясцовыя Саветы, у амерыканскім гарадку Селма [штат Алабама] адбыліся падзеі, таксама звязаныя з выбарамі. Негрыянская насељніцтва, якое ніколі не дапускалася да ўдзелу ў выбарах, вырашила на гэты раз паспрабаваць выкарыстаць так званы закон аб грамадзянскіх правах.

18 студзеня 650 неграў падышлі да дома, у якім адбывалася регістрацыя выбаршчыкаў у мясцовыя органы ўлады. Ім адразу загадалі пастроіцца ў чаргу з чорнага ходу [белыя ўваходзілі з параднага]. Некалькі дзён на ледзяным ветры прастаялі негры, так і не дабіўшыся регістрацыі. За спробу выкарыстаць свае грамадзянскія права негры былі збіты жандарамі-расістамі. У гарадку з 28-тысячным насељніцтвам менш чым за месяц падвергліся шрафам, збіянню і арыштам, заключенню ў турму і ў папраўчыя лагеры амаль дзве тысячи грамадзян. Былі арыштаваны нават 900 дзяцей, якія падтрымлівалі дарослыя.

Буржуазны часопіс «Тайм» іранізуе з прычыны гэтай падзеі: «На мінульым тыдні шэрый Кларк уступіў у бой з місіс Ані Лі Купер, якая стаяла ў чарзе. Жанчына яўна выйгравала раунд за раундам, пакуль на дапамогу шэрый не прыйшлі яго памочнікі. Яны павалілі жанчыну, прыціснулі яе да зямлі, а Кларк пачаў біць яе дубінкай...»

Вось як у «дэмакратычнай» Амерыцы распраўляюцца з людзьмі, якія толькі пажадалі выкарыстаць свае права выбаршчыкаў.

Перад мясцовыми Саветамі, як органамі Савецкай улады, стаяць велізарныя задачы ў галіне гаспадарчага і культурнага будаўніцтва. Паспяховае вырашэнне гэтых задач будзе залежаць ад дзейнасці выбраных дэпутатаў. Вось чаму пры вылучэнні кандыдатаў так уважліва абрываюцца дзелавыя і асабістыя якасці чалавека, якому аказваецца вялікі гонар і высокое давер'е.

Калектыв віцебскай абутковай фабрыкі «Чырвоны Каstryчнік» аднадушна вылучыў кандыдатам у абласны Савет інжынера Ольгу Аляксееўну Івачкіну. Рабочыя добра ведаюць Ольгу Аляксееўну. Тут началася яе працоўная дзейнасць. Спачатку яна была майстром допельнага цеха. Ольга Аляксееўна зарэкамендавала сябе як здольны інжынер, добры арганізтар, ініцыятыўны камандзір вытворчасці. Умеея яна працаўаць з людзьмі, уважліва прыслухоўваеца да думкі рабочых.

На Мінскім заводзе запасных частак вылучаны кандыдатамі ў дэпутаты гарадскога Савета токары С. К. Галавацкая і Л. М. Ласоўская.

На заводзе радыёэлементаў у Віцебску калектыв прадпрыемства вылучыў у ліку іншых кандыдатаў у дэпутаты гарадскога Савета знатную серабрыльшчыцу Я. С. Рачынскую.

На Гомельскім дрэваапрацоўчым заводзе вылучана кандыдатам у дэпутаты абласнога Савета ўдарніца камуністычнай працы Т. Г. Самусёва.

Хлебаробы калгаса «Аснежыцкі» Пінскага раёна вылучылі ў кандыдаты абласнога Савета нястомную працаўніцу брыгадзіра паляводчай брыгады Ганну Яфімаўну Коржыц. Брыгада, якую ўзначальвае яна, летас з усёй плошчы пасеву атрымала па 22,7 цэнтнера збожжа, 241 цэнтнеру бульбы, 417 цэнтнеру цукровых буракоў. У гэтых поспехах немалая доля працы Ганны Яфімаўны, якая не шкадуе сіл, каб вывесці брыгаду ў лік перадавых у арцелі.

Многія калектывы вылучылі кандыдатамі ў дэпутаты Саветаў паўторна тых, хто апраўдаў давер'е народу. На Віцебскім домабудаўнічым камбінаце калектыв паўторна вылучыў кандыдатам у гарадскі Савет інжынера-еканаміста Галіну Міхайлаўну Монак. Апраўдала яна давер'е выбаршчыкаў.

Сярод вылучаных кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых Саветаў шмат новых імён. І гэта натуральна. Склад дэпутатаў абраўляеца, Саветы папаўняюцца свежымі сіламі. Школу дзяржавнага кіравання праходзіць усё большая і большая колькасць людзей.

Перад нававыбраннымі дэпутатамі вялікае поле дзейнасці. Адна з важнейшых задач — забяспечыць усіх дзяцей дашколь-



Шмат работы ў агітатару. Наставніца 80-й мінскай школы Ала Кручынская (злева), майстар ДСК-1 Тамара Булынка, інжынеры ДСК-1 Лідзія Яроменка, Марыя Пырх і піянерважнатая Валянціна Зарэцкая ідуць да выбаршчыкаў сталіцы рэспублікі.

Фота І. Змітровіча.

нага ўзросту дзіцячымі яслямі і садамі. Будаўніцтва ясляў і садоў патрабуе асаблівой увагі.

У першую чаргу жанчыны-дэпутаты мусяць паклапаціца пра паляпшэнне работы дзіцячых устаноў, пра выкарыстанне ўсіх сродкаў, якія адпускаюцца дзяржавай на іх будаўніцтва, пракантраляваць іх своечасове і якаснае будаўніцтва. Клапатлівае вока патрэбна, каб упарадкаваць нашы двары і вуліцы, асабліва ў новых раёнах забудовы, сёлах і пасёлках. Шмат увагі трэба ўдзяліць і ахове здароўя.

Нідзе, ні ў адной капіталістычнай краіне свету не выдаткоўваеца гэтулькі сродкаў на будаўніцтва бальніц, жаночых кансультатаў, дамоў адпачынку і здраўніц для народа, як у нашай краіне. Ва ўсёй дарэвалюцыйнай Расіі налічвалася толькі дзевяць кансультатый для будучых маці, а цяпер іх у нас больш 16 тысяч. Дэпутаты абавязаны сачыць за работай ўсёй медыцынскай сеткі з тым, каб самым эфектыўным было аблугоўванне насељніцтва.

Праяўляючы вялікія клопаты аб чалавеку, наша партыя пастаўіла задачу ператварыць бытавое аблугоўванне ў буйную галіну грамадскай вытворчасці, якая абапіраецца на дасягненні сучаснай навукі і тэхнікі. Для гэтага таксама выдзяляюцца вялікія сродкі. Жанчыне-працаўніцы прыйшлі на дапамогу ў хатній гаспадарцы пральняя машыны, пылесосы, электрапалацёры, электрэхаладзільнікі і іншыя бытавыя прылады. Аднак нам яшчэ трэба будзе многае зрабіць. Асабліва па паляпшэнню грамадскага харчавання, а таксама работы пральняў, пашывачных майстэрняў і г. д.

Вельмі важны абавязак мясцовых Саветаў па культурнай бытавому аблугоўванню насељніцтва. Паляпшаеца жыццё народа, растуць і культурныя запатрабаванні насељніцтва, задавальненню якіх неабходна ўдзяляць самую пільную ўвагу.

Савецкія жанчыны, як і ўесь савецкі народ, змагаюцца за мір. Набліжаеца дваццацігоддзе вызвалення нашай Радзімы ад фашысцкіх захопнікаў. У сэрцах людзей яшчэ не загаіліся раны, не пагас смутак аб страчаных родных і блізкіх. А рэваншысты ФРГ і ашалелыя рэакцыянеры з-за акіяна рыхтуюць новую, яшчэ больш жахлівую атамную вайну, праліваюць кроў нябільных людзей ва В'етнаме.

Спыніць гэта кровапраліцце, спыніць падпалышчыку новай вайны — абавязак усіх сумленных людзей свету. Зрабіць усё магчымае, каб маці не аплаквалі заўчасна загінуўшых сыноў, няўсты не трацілі жаніхоў, каб не было дзяцей-сірот.

Імкнучыся да ўмацавання міру на зямлі, савецкія людзі самаадданай працай умацоўваюць эканамічную магутнасць краіны і працягваюць руку дружбы ўсім, хто змагаецца суправадзяць вайны, усім барацьбітам за мір і шчасце дзяцей.

# Людзі,

«Люди мира, будьте зорче втрое,  
Берегите мир! Берегите мир!  
Берегите,  
Берегите,  
Берегите мир!»

«Бухенвальдский набат»

23 студзеня.

Актавая зала Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Леніна перапоўнена. Першыя рады яе заняты людзьмі сярэдняга ўзросту. У кожнага з іх на грудзях пунсовы маленькі сцяжок — сімвал прамогі!

Гэта сабраліся былыя вязні канцлагера Асвенцім. Іх было за трыста чалавек. І з'ехаліся яны ў Мінск з усіх канцоў нашай краіны — з Масквы, з Ленінграда, з Кіева, з Таліна, Данбаса, Новасібірска, Растова, Пермі, Ялты... 120 былых вязняў прысутнічае на гэтай стрэчы толькі з Мінска...

Шматпакутная беларуская зямля! Нікто не вынес больш за яе катаўанні ў здзеку. Нікто больш за яе не праліў слёз і крыўі. Па афіцыяльных даных у адной толькі Беларусі фашисты знішчылі 2 мільёны 200 тысяч мірных жыхароў і ваеннапалонных. 380 тысяч чалавек гвалтоўна былі выгнаны з-пад родных стрэх і вывезены на катаргу і ў няволю — у гітлераўскую Германію. Фашисты спалі і зруйнавалі 209 беларускіх гарадоў і 9200 сёл.

Лічбы, лічбы, лічбы... А за імі дзесяткі, сотні тысяч людскіх жыццяў — дзесяцей, жанчын, старых, палонных, — закатаўаных, спаленых, расстряляных...

І яшчэ лічбы. Дзесяткі тысячаў. Гэта фашискія забойцы, тыя, што вешалі, палілі, катавалі... Нядайнія памочнікі Гітлера і Герынга, сёння яны на адказных дзяржаўных пасадах у бундэсверы, а крывавыя паплечнікі Гімлера замест таго, каб сядзець на лаве падсудных, займаюць судзейскія крэслы.

Больш таго, урад ФРГ прыняў рашэнне спыніць з 8 мая 1965 года праследаванне нацысцкіх ваенных злачынцаў за «даўнасцю» зробленых імі злачынстваў.

Гэтага не павінна здарыцца! Гітлераўскія злачынцы, якія пралілі мора людской крыўі, павінны панесці заслужаную кару, колькі б ні прайшло часу, колькі б і дзе ні хаваліся яны ад правасуддзя.

Рашучы пратэст супраць амністыі ваенных злачынцаў заявілі народы ўсіх сацыялістычных дзяржаў Еўропы: у Польшчы, Чэхаславакіі, Венгрый, Балгарый, Югаславіі — усюды праходзяць масавыя мітынгі. Хвала абурзенія і гневу працаўнікаў сярод патрыётаў Венецыі. Хвалю гэту падхапілі і панеслі па ўсёй Італіі самыя розныя па сваіх поглядах і пераканаñнях колы італьянскага насельніцтва.

Пратэстуе Францыя.

Пратэстуе ўся Еўропа.

Пратэстуем і патрабуем кары фашисткам катам мы, усе савецкія людзі!



900 дзён мучылі фашисты ў сваіх катавальнях мужную патрыётку, падпольшчыцу, маці дваіх дзяцей Надзею Цвяткову (на здымку злева). Дзеці Асвенціма. Тады яны былі яшчэ дзеці: Ларысе Сівой было ўсяго трох гадоў. Таісе Літвінавай — дзесяць. Мішу Габаю — чатыроццаць.

Гэта не прага помсты. Гэта патрабаванне Справядлівасці і Сумлення народу, што змагаюцца і сёння за мір і шчасце на зямлі.

Вось чаму сабраліся ў 20-ю гадавіну свайго вызвалення з лагера смерці Асвенцім яго былыя вязні ў Мінску.

дрыжыць ад хвалявання і слёз... На сцену ў гэты час узнімаецца дзіцячы хор. Белыя фартушкі, белыя кашулькі, чырвоныя гальштукі... Хор выконвае клятву з «Рэквіема» Д. Кабалеўскага.

«Именем жизни клянемся  
Павшим героям:

## БЕРАЖЫЦЕ

Ад імя тых, хто першы разарваў ланцугі фашискай няволі, разбіў праклятыя краты рэвіраў і першы працягнуў руку спакутаваным братам і сёстрам, выступае контр-адмірал Зарэмба:

— Я прашу ўшанаваць уставаннем памяць тых, хто не прыйшоў і не прыехаў сёння і больш ніколі не прыйдзе і не прыедзе на сустрэчу са сваімі братамі і сёстрамі... Іх, пакутнікаў і ахвяр фашискіх канцлагераў, было 11 мільёнаў... Моладзь! Юнакі і дзяўчыны! Я звяртаюся з гэтай трывуны да вас. На ўсё жыццё запомніце сённяшнюю сустрэчу з тымі, хто гарэў і не згарэў у печах Асвенціма, каго забівалі і не забілі фашискія каты, чью кроў пілі яны да таго часу, пакуль не захлынуліся ёю самі... Большасць з прысутных тут сёння, былых вязняў Асвенціма, была кінута ў лагер смерці ў такім узросце, як вы зараз... Дык памятайце ж і ніколі не забывайце, якой была маладосць ваших бацькоў!..

\* \* \*

Ён гаворыць, гэты немалады, сівы чалавек у адміральскай форме, і голас яго



З гэтай чорнай вартавой вышкі канцлагера Асвенцім быў як на далоні...

То, что отцы не достроили —  
Мы достроим!  
То, что отцы не допели —  
Мы допоем!»

Дзеци спяваюць. Дзеци прысягаюць. Што можа крануць больш, што глыбей можа ўсхваляваць сэрца... У тым пекле, у Асвенціме, яны, дзеци, разам з дарослымі вязнямі гадзінамі выстойвалі «апэль». Разам з дарослымі паміралі яны з голаду. Гарэлі ў печах крэматорыяў...

\* \* \*

Выступае былы вязень Асвенціма Пётр Іванавіч Мішын.

— Я не магу лічыць сябе шчаслівым сёння таму, што праз 20 год пасля перамогі над фашызмам выяўляеца: урад ФРГ хocha абліць, апраўдаць былых венных злачынцаў. Я быў жывым сведкам тых крывавых злачынстваў, якія рабіліся ў Асвенціме... Гітлератацы палілі нас у печах крэматорыяў, труцілі нас ядамі, расстрэльвалі і, як дровы, палілі ў ямах... 4 мільёны ні ў чым не вінаватых ахвяр — з розных краін Еўропы — былі замучаны толькі ў Асвенціме... Аднак самы жахлівы лёс стрэў там савецкіх ваеннапалонных. У каstryчніку 1941 года нас налічвалася больш 13 тысяч. Пасля нечалавечых здзекаў, пабояў і голаду, пасля неаднаразовай «селекцыі» (адбору смертнікаў, галоўным чынам, з афіцэрскага саставу), пасля «бункераў смерці» (у гэтых сырых каменных мяшках людзей трymалі голымі) у красавіку 1942 года з 13 тысяч ваеннапалонных засталося жывых усяго толькі 540 чалавек... Да часу вызвалення лагера Савецкай Арміі 27 студзеня 1945 года іх было ўжо толькі 96...

Пётр Іванавіч Мішын прысутнічаў у якасці сведкі на працэсе 22-х былых венных злачынцаў, якія ў гады вайны апранулі белыя медыцынскія халаты. Працэс адбываўся ў Франкфурце-на-Майне. Вось як ён адбываўся...

— Злачынцы сядзелі, разваліўшыся ў зручных крэслах, і, нахабна ўсміхаючыся, жавалі амерыканскую гумку... Я добра ведаў план Асвенціма. Ён вісей цяпер на сцяне, і ад мяне патрабавалі «прачытаць» яго. Калі я зрабіў гэта, тады абаронца былых злачынцаў заявіў, што план зэршты можна і... вывучыць. Да маіх паказанняў чапляліся, стараліся мяне збіць, заблытаць... Злачынца Штарк, які ўласнаручна татуіраваў нас пячаткай смертнікаў, цынічна заяўві суду:

— На зямлі не засталося ніводнага сведкі: усе савецкія ваеннапалонныя ў свой час былі планава знішчаны.

Напружанне судовай залы дасягнула краю. Што скажа сведка? Ад яго цяпер залежыць усё...

І тады Пётр Іванавіч Мішын расхінуў

Танцуе артыстка балета Ларыса Міхеда.



Яўгенія Пятрышчава і Валянціна Ячнай праз 20 гадоў стрэліся ў Мінску...



на грудзях кашулю... Павярнуўся да суда. Да судовай залы. Да падсудных.

— Пазнаецце?.. — паказаў ён на свой смяротны лагерны нумар. — Гэта вашай рукі знак, доктар Штарк... Не ўсіх савецкіх ваеннапалонных вы знішчылі!

Зала ўздрыгнулася ад гневу і абурэння:

— Пакіньце катаўца сведку! Судзіце злачынцаў!

— Суд не можа быць адкладзены. Чалавецтва не павінна дапусціць гэтага. І не дапусціць!

\* \* \*

На трывуну ўзнімаецца тоненкая, як чарапінка, маладая дзяўчына ў чорным. Гэта Ларыса Міхеда — балерына Дзяржаўнага ордэна Леніна Вялікага акадэмічнага тэатра оперы і балета БССР.

— Я не памятаю сваю маму, — дрыжыць з трывуны яе голас. — Я нават ніколі не сказала ёй гэтага слова: «Мама... Фашысты разлучылі нас, калі я не ўмела яшчэ гаварыць... Я толькі ведаю, што мяя мама — мінская падпольшчыца, як і вы ўсё, што сабраліся сёння на гэтую стрэчу, рабіла ўсё, каб нам, дзецим вавшым, жылося щасліва і бесклапотна... Такіх, як я, сірот, засталіся тысячи. Але

мы не адчувалі сябе сіротамі. Нас прытуліла, абарэла і вывела ў людзі другая добрая маці — Радзіма.

\* \* \*

...З пунсовым сцяжком на грудзях сядзіць у зале, слухае Ларысу і не можа стрымаць слёз Зінаіда Рыгораўна Мураёва. Дваццаць гадоў назад яна, як і ўсе яе сябры па няволі, была толькі «нумарам»... 62015. У Асвенціме, як і гэта дзяўчынка, яе сын быў разлучаны з ёю, маці... І вось дваццаць гадоў яна ўсё шукае свайго сына. Дваццаць гадоў піша пісьмы, куды толькі можа, і ўсё пытаетца, ўсё просіць: «Людзі добрыя! Можа ведаецце, можа памятаеце такога

Яны выжылі... Праз 20 гадоў яны стрэліся ў Мінску.



# Мір!

светленъкага, з блакітнымі вочкамі хлопчыка Геначку... Генадзя Паўлавіча Мураёва. Нас вывезлі ў Асвенцім з Віцебшчыны. За сувязь з партызанамі... Тады, у 1943 годзе, яму было чатыры гадоцкі... У яго была прыкмета: воспінка на пераносі. І быў таксама на ручцы лагерны нумар... 149850».

Таварышы чытачы! Можа хто з вас, чытаючы гэтыя радкі, адгукнецца на заклік Зінаіды Рыгораўны Мураёвой. Можа ведае хто што-небудзь пра яе сына. Напішыце ёй на адрес нашай рэдакцыі — Зінаіда Рыгораўна жыве ў Мінску.

Можа знайдуцца людзі, якім вядомы лёс Шурачкі Карапалёвай. Яе лагерны нумар 77323. Маці Шурачкі, Надзея Карапалёва, таксама не згубіла надзеі на сустрэчу з дачкой, не перастала сніць яе і чакаць... Адгукніцеся і на гэты заклік!

\* \* \*

На сустрэчу 20-й гадавіны вызвалення Асвенціма прыехалі былія савецкія вязні — урачы. У прэзідыуме з мудрым спакойным тварам, белая, як снег, сядзіць Ольга Мікітаўна Кліменка. Яна прыехала з Кіева. Поруч з ёю — Любую Якаўлеўну Алпатава. Яна з Нікапалі.

Каб не яны... Каб не яны — не прыехалі б сёння на сваю стрэчу вельмі б і вельмі многія з тых, хто прыехаў, хто выжыў. Яны і лячылі хворых, і падкормлівалі знясіленых, і мужным словам падтрымлівалі надзею і дух у няскораных.

На трывуне Любую Якаўлеўну Алпатаву.

— На судовым працэсе ў Франкфурце-на-Майне быў прыцягнуты да адказнасці тыя, хто кашчунна паліраў высакароднае званне ўрача. Гэта яны, нелюдзі ў белых халатах, праводзілі свое злачынства доследы на вязнях канцлагера... На сённяшній нашай стрэчы прысутнічаюць Валянціна Ячнай і Яўгенія Пятрушава. Яны стрэліся праз дваццаць гадоў пасля таго, як дзівам выжылі і вырваліся з рэвіра (бальнічнага барака). Валі тады было дзевятынцаць гадоў. Жэні — семнаццаць. Яны быў паддоследнымі «кролікамі» і спалі на адным ложку... 14 апераций шытападобнай залозы было зроблена на Валі. Жэні не памятае, колькі яна перанесла тых аперацый... Не ў пераносным сэнсе, а літаральна фашысцкія каты выкачвалі ў сваіх лабараторыях усю, да кроплі, кроў з дзяцей і ваеннапалонных. І рабілі яны гэта з метадычнай дакладнасцю... Ужо на другі дзень раздзеленая па групах, запячатаная ў ампулы, тэрмасы і бітоны,— гэта святая людская кроў адпраўлялася на Усход, у гітлераўскія шпіталі — для тых, хто катаў і забіваў нас... Што яшчэ на свеце можна параніць з людской крывею ў ампулах?

Мы не маем права забываць пра гэта!

Не маем права дараваць гэтага!


... Так скончыла свой гнеўны пратэст Любую Якаўлеўну Алпатаву.

— Не маем права забываць! — аднімі грудзьмі адклінулася ўся зала.

— Не маем права! — рэхам азвеўся «Бухенвальдскі набат». Яго ўсе прысутныя на гэтым вечары спявалі стоячы...

«Люди мира! Будьте зорче втрое,  
Берегите мир! Берегите мир!  
Берегите,  
Берегите,  
Берегите мир!...»

Алена ВАСІЛЕВІЧ



І гэты бітон хутка будзе поўны.

Фота П. Нікіціна.

Брат пісаў з Бакурыяні: «Прыезджай, знайдзем табе работу... Тут добра...»

Вабіла і непрывычная назва, і тое, што гэта Каўказ. Уяўляла горы, пакрытыя снегам, цёплае мора і пальмы на кожным кроку...

Сабрала свое рэчы, склала ў невялікі чамаданчык і пайшла не аглядваючыся. Бокаб аглянулася, то можа і не здолела б пакінуць хату, дзе нарадзілася, старога бацьку і сястраў.

Колы цягніка грукалі бясконача доўга. Ад гэтага грукату пачынала шумець у скронях. І чым далей адвозіў яе цягнік ад дому, тым больш балюча сціскалася сэрца.

Гарадок, дзе жыў брат Іван, быў высока ў гарах. Горы сапраўды зязлі на сонцы сваімі снегавымі шапкамі... Толькі да мора трэба было дабірацца больш за сотню кіламетраў.

Стала афіцыянткай. Падавала абеды вясёлым лыжнікам і тым, каму ўрачы райлі дыхаць чистым высакагорным паветрам.

Кожны дзень чакала пісьмаў з дому. А пісьмы прыходзілі рэдка. Сёстры пісалі пра справы ўжо не калгаса, а саўгаса і ўсяго некалькі слоў — пра ферму, надоі. Быццам гэта ўжо не цікавіць Ольгу.

І тады ёй пачало здавац-

ца, што яна робіць не тое, што можа. Вось Толя Буценін, яе сябар, шліфуючы мармур або граніт, стварае такую прыгажосць — вачэй не адвесці. Ен — майстар. А яна што?

Потым выйшла замуж за Толю, стала Буценінай. Але хутка праводзіла Толю ў армію. Адправіла — і раптам адчула такую адзіноту ў гэтым прыгожым краі, што не вытрымала. Пацягнула дадому, да бацькі, да сястраў.

Цягнік поўз павольна, і Ольга не магла дачакацца, калі ўбачыць родную хату. А сэрца ад радасці пачынала біцца хутка-хутка...

\*\*

Сёння ў Ольгі выхадны. Яна дома, адпачывае. Раней у гэты дзень яна заўсёды мыла бялізну. За тыдзень назбіраецца — гара. Што зробіш, дзееці малая. А потым купіла пральную машину. Цяпер мыццё бялізны займае нямнога часу. А ў выхадны свабодная.

У хаце прыбрана, памыта падлога. Гарэза Натка скінула валёнкі і бегае ў адных суконных панчошках. У хаце цёпла, і ёй, малой, так лягчэй.

Іра сядзіць на ложку і прыкладвае да лялькі галаву, якую адарвала Натка. Ляльку, амаль з Натку ростам, прывезла бабуля, Толіна ма-

ці аж са Смаленска. Прыязджала паглядзеца на ўнукай пад Новы год. Натка пагуляла з лялькай, а потым захадзела дазнацца, чаму ў яе галава круціцца. І вось вынік...

Славік за столом робіць урокі і краем вока сочыць за Наткай. А тая скача на падлозе пад уласную музыку. І яму хочацца паснакаць з ёй, але на яго строга пазірае маці—і Славік старанна вывадзіць у сыштку наступную літару.

На кухні на пліце зашыпела. Ольга падышла, зняла накрыўку з чыгунка, дзе варылася бульба. Выйшла ў сенцы, адrezала кавалак сала, паставіла на пліту патэльню. Хутка прыйдзе на абед Толя.

Пасля арміі ён прыехаў на Беларусь да Ольгі ў саўгас. Працеваў шафёрам (у арміі набыў гэтую спецыяльнасць). За пяць гадоў не было ў яго ні аварый, ні заўваг, нікто не сказаў пра яго дрэннага слова. А год назад партыйная арганізацыя саўгаса накіравала яго на ферму брыгадзірам. І першае, што ён зрабіў,—паступіў вучыцца завочна ў Ваўкавыскі заатэхнікум.

Толя прыйшоў пахмурны. Мойчкі памыў руکі і сеў за столік тут жа на кухні.

Оля не прывыкла яго такім бачыць.

— Што-небудзь здарылася, Толя?

— Ды зноў Мар'я Манцэвіч не падаіла дзвюх кароў.

— Як жа так?

— Хто яе ведае. Кажа: «Усіх кароў падаіла» і пабегла дадому. А з тых непадоеных надаілі потым 9 літраў малака. Не ведаю, што і рабіць...

— Пагавары з ёю сур'ёзна.

Толя махнуў рукоj.

— Гаварыў. Гэта ж не першы раз. Не дапамагае. І наогул, у каго яшчэ ёсьць каровы, якія дояцца на два саскі? У яе. Каму доктар больш за ўсё камфоравага масла дае? Ёй. У каго самыя меншыя надоі? У яе. Не,— Толя ращуча кіўнуў галавой,—не даярка яна! Псеве кароў. І працеваць не хоча. Сёння ж напішу дакладную дырэктуру.

Ён сказаў гэта з такой упэўненасцю, што Ольга не стала пярэчыць. «І праўда,— думала яна, наліваючи яму міску капусты.—Не хочаш працеваць на ферме—нікто не прымушае. Ідзі ў паліводства. Тады хоць жывёла не будзе мучыцца».

— Тата,—зазірнула Ольга ў пакой,—вы да стала пойдзеце, ці вам сюды падаць есці?

— Устану, дачушка, бокі баліць ляжаць.

Стары Пётр Андрэевіч зарактаў, падняўся і выйшаў на кухню, абапіраючыся на кіек.

\*\*

...Звініць будзільнік. Ольга паспешліва націскае кнопкі, пераводзіць стрэлку званка на чатыры. У чатыры пачніца дойка, і тады прыйдзе на ферму Толя. А яна, як і ўсе даяркі, на гадзіну раней.

У поцемках апранаецца, ціха праходзіць паўз дзіцячыя ложкі, прыслухоўваеца.

Потым выпіла шклянку халоднага малака і выйшла з дома.

Сыпле снег. У белае пущыстае футра апранае дрэвы, зацярушае сцежку, пратаптаную Ольгай да фермы. Ціха-циха навокал. Усе спяць. Толькі рыпіць пад нагамі снег...

— Уцякай, дзяўчата, бо засыплю!—раздаецца з гары голас дзяжурнай Валянціны Стрыбук. І на падлогу ляціць ахапкі духмянага сена.

— Ты глядзі адно, сама не зваліся.

— Яна не зваліцца, яна, як анёлак, зверху зляціць.

— На сена не страшна, ты толькі галаву не падстаўляй.

Тут жа завіхаюцца даглядчыкі, два пажылія дзядзькі—Мікалай і Міхал. Падзялілі сілася на пяць роўных куч, на ферме пяць даярак. Хутка будуць дзяліць сена.

Ольга праверыла ўсе 26 кармушак, каб не засталося ў іх нічога, каб свежы корм класі ў чыстыя. Ачысціла аўтапайлкі. Потым раздалі сена, прынеслі апараты. Брыгадзір уключыў матор дайльней установікі...

Нельга сказаць, што руки даяркі цяпер не патрэбны. Пасля ацёлу 10—15 дзён кароў дояць рукамі, каб раздаіць, каб не сапсаваць вымя. А потым зноў пераходзіць на апараты.

Працеваць няцяжка, ды і сабекошт малака знізіўся на 80 кап. за цэнтнер. Калі гэтыя капейкі памножыць на колькасць малака, што атрымаў саўгас толькі за леташні год—каля 29 тысяч цэнтнераў,—то лічба прыбытку атрымаецца немалая.

...Ольга сочыць, як бяжыць малако па празрыстаму капронаваму шлангу. Вось ужо яго стала менш. Ольга падыходзіць і прывычнымі рухамі масіруе вымя, каб аддала карова апошніе, саме тлустае малако. І зноў пабег па шлангу белы струменьчык.

І можа таму, што Ольга так турбуеца за кожны грам малака, што руки яе заўсёды ў працы, і надоі ў яе самыя высокія ў саўгасе—3402 кілаграмы ад каровы.

Раней, калі Ольга яшчэ не працевала даяркай, яна неяк не задумвалася аб tym, якай гэта адказная работа. Цяжкая—праўда, але адказная. Ад даяркі, ад яе рук і сэрца залежыць, што будзе з першадэлкі, або добрая малочная карова, або... дарога ёй на мясакамбінат.

Любіць Ольга сваю работу, любіць гэты час у кароўніку, калі толькі чуваць, як жуюць каровы, як чокаюць дайльныя апараты, а ў дайнікі рытмічна цыркаюць тутгія струмені малака. А

уверсе, пад страхой, мірна варкуюць галубы...

Ольга—даярка. Яна знайшла сваё месца ў жыцці. І пра ту ю паездку на Каўказ і пра свою работу афіцыянткай успамінае з добрай усмешкай...

\*\*

Калі нарыс быў здадзены ў набор, газеты прынеслі добрую навіну: рабочыя саўгаса «Рось» вылучылі Ольгу Пятроўну Буценіну кандыдатам у дэпутаты раённага Савета дэпутатаў працоўных.

Шчаслівай табе дарогі, Ольга!

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

Саўгас «Рось»,  
Ваўкавыскі раён.



Ольга Пятроўна Буценіна дома з дзецьмі.

## НЕВЯСЁЛАЕ ПАДАРОЖЖА

Аднойчы мне трэба было ехаць на аўтобусе з трэхгадовым дзіцем з Баранавіч у Слонім. Я падышла да касы № 1 Баранавіцкага аўтобуснага вакзала і папрасіла білет.

— Білеты толькі стаячыя, — адказала касір.

— Але ж я еду з дзіцем...

— Нічога не ведаю, не мая справа. Не хочаце ехаць, чакайце наступнага, — адрезала касір і перад самымносам зачыніла з трэскам аненца.

Чакаць наступнага аўтобуса, які пойдзе праз трэх гадзіны, я, безумоўна, не магла і адважылася ўзяць білет без месца. Доўга мы з дзіцем стаялі на праходзе, потым адзін з пасажыраў пашкадаваў малое і на палавіне дарогі ўзяў яго да сябе на калені.

А на тым месцы, якое прызначана для дзіцей, спаўнойна ехаў здараўяканіца і нават вонам не павёў у наш бон. У яго быў «законны» білет...

Усё ж асташтне—справа сумлення.

На маю думку, адміністрацыі аўтобусных вакзалаў трэба ўвесці такое правило: білеты для пасажыраў з дзецьмі могуць быць прададзены толькі ў самы апошні момант, калі нікто на іх не прэтэндуе. Каб не здараціся вось такія недарэчніасці, як са мной.


А. ШПАК

г. Лунінец.



# НЕ Ў МАРАХ—У ПРАЕКТАХ!

А. П. ВОІНАЎ,  
архітэктар



Які будзе ваш горад заўтра? Якія будуць ваш дом, ваша вуліца, ваш двор? Вас, безумоўна, цікавіць гэтае пытанне. Давайце ж зробім невялікую экспкурсію ў будучыню. Дарэчы, размова ідзе не аб далёкай будучыні. Тоё, аб чым я раскажу, існуе не ў мірах, а ў планах і праектах і ажыццяўляецца ўжо сёння. На ваших вачах вырастаюць новыя мікрараёны, маленкія гарады ператвараюцца ў буйныя прымысловыя цэнтры.

У камуністычным грамадстве чалавек павінен так арганізацца сваю працу, быт, адпачынак, каб адчуваць усю паўнату і радасць жыцця. І новы метад планіроўкі нашых гарадоў — метад свабоднай планіроўкі, як называюць яго дойліды, адпавядае гэтай задачы. Раней у гарадах дамы ўзводзіліся ўшысьльную адзін да аднаго ўздоўж вуліц. Утвараліся замкнутыя кварталы, двары-каладзежы. Пры свабоднай планіроўцы кожная кватэра павернута «тварам да сонца». Прасторную плошчу паміж будынкамі запаўняюць комплексы спартыўных збудаванняў, пляцоўкі для дзяцей, зеляніна.

Будаўніцтва жылля вялікім масівамі па прынцыпу свабоднай планіроўкі вядзеца ў гарадах нашай рэспублікі паўсюдна. Толькі за апошні час у Мінску, напрыклад, выраслі буйныя

жыллёвыя комплексы ў Заводскім раёне, у Зялёным Лузе, у раёнах вуліцы Арлоўскай і Карла Лібкнхета, Волгаградскай і іншых. Прынцып свабоднай планіроўкі застанецца і надалей асноўным прынцыпам забудовы нашых гарадоў.

А як будзе выглядаць ваша кватэра?

Яшчэ зусім нядайна ў нашай краіне дамы будаваліся ў асноўным з камунальнымі кватэрні. Зараз мы будзем дамы з невялікімі, але абавязкова асобнымі кватэрні, разлічанымі на адну сям'ю. Гарадское жылле ў нас узводзіцца ў вялікіх і ўсё нарастаючых маштабах.

Аднак архітэктары ўвесь час думаюць над тым, каб палепшыць планіроўку кватэрні, зрабіць яе больш сучаснай, больш выгоднай. Яны прапануюць комплекс дамоў для маласямейных з блокамі абслугоўвання (такі комплекс узводзіцца ўжо ў Маскве ў Новых Чаромушках).

Комплекс складаецца з двух шаснаццаціпавярховых дамоў, з кватэрні ў адзін або паўтара жыллёвыя пакоі. Кухня ў няма, затое на кожным паверсе абодвух карпусоў размешчаны столовыя і буфеты. Гатовыя стравы для снедання і вячэры, а таксама расфасаваныя прадукты будуць дастаўляцца з цэнтральнай сталовай. Яна размешчана ў блоку абслугоўвання, які злучае па першаму паверху абодва карпусы. У блоку абслугоўвання, апрача сталовай і кухні, размешчана зала для адпачынку, установы камунальна-бытавога і культурна-асветнага прызначэння.

Патрэбнасць у кватэрні для маласямейных вялікая. Дамы гасцінічнага тыпу са зручным абслугоўваннем дапамогуць хутчэй забяспечыць жыллём многія нашы маладыя сем'і.

Для гарадоў будучага архітэктары пропануюць самыя разнастайныя схемы дамоў: секцыйныя, секцыйна-калідорныя, калідорныя, галерэйныя і іншыя. У большасці праектаў значна палепшана планіроўка кватэрні, пакоі несумежныя, прыходзяць больш вялікія, санвузлы раздзельныя.

Сістэма абслугоўвання вырашана ў выглядзе дзвюх ступеняў: першая ўключае дзіцячыя сады і яслі, столовыя і іншыя установы, якія задавальняюць самыя неадкладныя патрэбы чалавека. Другую ступень прадстаўляюць установы, у якіх праходзіць грамадскае жыццё калектыву, і бытавыя установы.

Пропануеца і такі праект: стварыць группу з пяці-шасці дамоў, размешчаных на ўчастку ў выглядзе шасцігранныка з перакрыццем унутранай прасторы празрыстым купалам. Такія купалы са звышлёгіх матэрыялаў патрэбныя толькі на зіму, а летам яны могуць быць раскрыты або зняты зусім. Унутраная прастора паміж дамамі азеляненая. Жыхары такога дома нават у суроўыя маразы зімой будуць знаходзіцца сярод зе-



Праект жылога комплекса на 6000 жыхароў.

ляніны, кветак і фантанаў. Першы паверх дома поўнасцю прызначаецца для грамадскага абслугоўвання.

А якія будуць вашы кухні, дарагія гаспадыні? І наогул, ці застануцца яны?

У апошні час у секцыйных дамах кухні праектаваліся даволі цесныя, у сярэднім каля 6 кв. метраў, а то і яшчэ менш. Мы ж прапануем плошчу кухні ў дамах, якія будуюцца сёння, на многа павялічыць, давесці яе да 8—9 кв. метраў і лічыць, што гэта плошча ў далейшым будзе выкарыстоўвацца як нормальны жылы пакой.


У будучым, калі разгорнецца яшчэ шырэй грамадскае харчаванне, калі вялікае распаўсюджанне атрымаюць паўфабрикаты і харчовыя канцэнтраты, прыгатаванне ежы ў хатніх умовах намнога скроціцца. Але мы не збіраемся знішчаць кухню. Грамадскае харчаванне можа толькі сусідаваць з хатнім. Прыватаванне паўфабрикатаў або падаграванне абеду, узятага з рэстарана і кафэ, намнога вызывае жанчыну ад няўдзячнай кухоннай працы і ў той жа час не разбурае хатняга ачага.

Вось з гэтай мэтай архітэктары і прапануюць пры праектаванні сучасных кватэр прадугледзець невялікую плошчу для кухні-ніш (апрача асноўнай кухні, якая потым можа стаць дадатковым пакоем). Зразумела, кухні-нішы дапушчальны толькі пры электранагравальных прыборах. А за імі таксама вялікая будучыня.

Сучаснае горадабудаўніцтва — гэта справа не толькі адных спецыялістаў. Самы шырокі ўдзел у ім павінна прымаць грамадскасць. Нашы жанчыны могуць і павінны быць першымі памочнікамі архітэктараў.

Якія павінны быць кватэры, дзіцячыя яслі і сады, школы і медыцынскія ўстановы, у якіх напрамку павінна развівацца грамадскае харчаванне і культурна-бытавое абслугоўванне — усё гэта можа падказаць перш за ўсё жанчына. Чаму, напрыклад, самім жанчынам не настаяць на tym, каб усе новыя тыпы дамоў, кватэр, мэблі, асноўныя віды абслугоўвання, першым атрымаюць шырокое распаўсюджанне, правяраліся на мадэлях у натуральную велічыню. Чаму б не зрабіць так, каб там, дзе прадаецца мэблі, быў мастак-консультант, які дапамог

Такі будзе галоўны фасад школы ў круглагадовым піянэрскім лагеры на возеры Нарач.



Макет часткі комплекса Рэспубліканскай бальніцы, якая будзе ў Бараўлянах.

бы пакупнікам з густам абставіць кватэру, а калі патрэбна, то і палепшыць яе інтэр'ер.

Жанчына — гаспадыня хатняга ачага, найлепшы стваральнік утульнасці. Чаму б ёй не стаць гаспадыні не толькі сваёй кватэры, а і дома і ўсяго мікрараёна. Калі б нашы жанчыны больш дружна ўзяліся за стварэнне лепшай абстаноўкі там, дзе жывуць іх сем'і, то праблема добраўпаратавання і азелянення населеных пунктаў была б вырашана найлепшым чынам.

Сацыялістычныя гарады ствараюцца намаганнямі ўсяго народа. Мы будзем іх для сябе, для сваіх дзяцей, для будучых пакаленняў. Вось чаму трэба ўсім нам клапаціцца і дбаць пра тое, каб яны не толькі цешылі нас сёння, але і парадавалі наших нашчадкаў.

Рэдакцыя запрашае сваіх чытачоў прыняць ўдзел у амэркаванні пытанняў, закранутых у артыкуле А. П. Воінава. Якімі вы хочаце бачыць свой гарад, сваю вуліцу, свой дом, сваю кватэру! Што вы прапануеце ўнесці ў архітэктуру будучага? Пішыце нам.

# ЛІЛОВАЕ СВІТАННЕ

I. СМІРНОВА

Для восьмігадовага Вані Зяньковіча яго першая настаўніца — Аляксандра Аляксандраўна. І для яго бацькі, калгаснага механізатора Івана Зяньковіча — першая настаўніца — таксама яна. І для цяперашніх вучняў сярэдняй школы Яніны і Валянціны Арцюшэўскіх, Тоні Мечак, і для лётчыка Анатоля Саковіча, і для настаўніцы Марыі Станішэўскай. І амаль для ўсіх жыхароў вёскі Закруженка, калгаснікаў сельгасарцелі «Новы быт». Для маленькіх і для вялікіх... Трыццаць гадоў працуе Аляксандра Аляксандраўна на адным месцы. З та-

го самага дня, як накіраваў яе сюды Мінскі педагогічны тэхнікум...

Жнівенскім поўднем прыйшла ўпершыню ў вёску дваццацігадовая Шура Парабковіч. Высокая і тоненская дзяўчына. Школа тады стаяла там, дзе пачынаецца вёска.

Прыйшла і засталася назаўсёды. Што прывабіла яе сюды, што прывязала да гэтых мясцін? Можа прастор палёў і рэчка-прыгажуня? Ці жнівенская ночы, якія тут здаваліся асабліва зорнымі? Ці той негаваркі хлапец з калгаснай бухгалтэрні, таксама Шура, што

неўзабаве стаў ўсё часцей і часцей заглядваць у школу?..

Ну, вядома, — усё гэта разам збліжала дзяўчыну з новымі мясцінамі. Але не толькі гэта. З першага ж дня, як толькі Шура з'явілася ў вёсцы і як усе даведаліся, што да іх прыехала новая настаўніца, з таго самага моманту яна і пачала заўважаць той зусім асаблівы свет, якім загараліся блакітныя, шэрыя, карыя вачаняты, калі позірк іх сустракаўся з яе позіркам.

Адным словам, — што б там ні было, а нікуды болей не хацелася Шуры.

У Закружцы яна правяла свой першы ўжыцці па-сапраўднаму самастойны ўрок. Тут жа ўпершыню дачакалася сваіх першых «выпускнікоў», якія чатыры гады вучыліся ў яе. У Закружцы і замуж за Аляксандра Грамовіча выйшла, і дзвюх дачок — Іну і Алу — нарадзіла, яшчэ да вайны.

Тут і радасці цераз край у яе было, і гора — не менш.

На другую ж ноч, як вайна пачалася, Аляксандар разам з іншымі аднавіяскамі пайшоў у армію. А восенню, калі ўжо ўсякае перадумалася, раптоўна вярнуўся — уцёк з варожага палону. Ды нядоўга пабылі разам: фашысты расстралялі яго за сувязь з партызанамі. Сын нарадзіўся праз два з палавінай месяцы пасля смерці бацькі. Сын, якога ён так чакаў! У памяць бацькі і назвала яго Аляксандрам.

Цяжка гадаваць дзяцей без бацькі. А калі яшчэ вакол столькі гора — вайна, кроў, голад... Нават успамінаць цяпер пра такое невыноснае балюча. А як было ўсё гэта перажыванаць?!

— Хай ніколі не будзе такога!

Здаецца, гэта вымаўляе само сэрца.

Ёсць цяпер у чацвёртым класе ў Аляксандры Аляксандраўны вучань — Саша Сапун. Уважлівы, старанны хлапчук. І вельмі сарамлівы. Выйдзе адказваць — увесе зачырванеца, нават з думкамі адразу ад хвалявання не збярэцца.

І менавіта ён чамусьці вельмі нагадвае Аляксандры Аляксандраўне яе Шурыку, калі той вучыўся. Не, па выглядзе гэтая хлапчукі мала падобны адзін на аднаго. Яе Шурык — увесе час хударльявым рос, а Саша — каржакаваты і вельмі ладна скроены. Відаць, сваёй прарай да вучобы, да кніг, сваёй любоўю да рыбалкі падобны яны. Калі летам на рэчцы ўбачыць Аляксандру Аляксандраўну Сашу Сапуна з вудаю (а з ёю ён можа праседзець цалюткі дзень, аж да ночы, аж да таго часу, пакуль маці па яго не прыйдзе), вось тады яна зноў выразна ўяўіць сабе свайго Шурыка школьнікам. І ён такі ж заўзяты рыбалоў быў.

Зараз Шурык у армії, ужо трэці год, восенню дамоў вернеца. А пакуль што пісьмы вельмі добрыя ёй шле, вясёлыя

і цёплыя. Дочки таксама не з ёю, ужо свае сем' і свае дзеци ў іх. Але ніхто не забывае маці і адзін аднаго. Дамагаюць, наведваюць, клапоцяцца. Свая сям'я — блізкая і кроўная — засталася і дружба ў ёй непарушная захавалася.

Які гэта вялікі талент выхаваць у дзечях такую нязгасную цеплыню да роднага дома...

Не толькі да Аляксандры Аляксандраўны добрыя яе дзеци. Дачка Ала — урач, цэлы дзень па кватэрах да хворых ходзіць. Дамоў, вядома, прыйдзе стомленая. Адпачыць хочацца, і спраўшмат — дачка з садзіка вяртаецца, муж — з работы. Але бяды і хвароба не па раскладу ходзяць, а калі ім уздумаецца. Таму і ідуць суседзі да Аллы Аляксандраўны не толькі ў яе службовыя гадзіны, а і вечарамі, здараецца — і ноччу. Можна было б, вядома, і па тэлефоне ўрача са станцыі «Хуткая дапамога» выклікаць. Але на ўскраіне горада гэта не заўсёды так праста бывае зрабіць. А тут урач побач і ўжо вядома, што ён да таго ж і чулы, і сардэчны чалавек.

Шурык жа праяўляе зараз добразычлівасць своеасабліва. Аляксандра Аляксандраўна часта балуе яго дамашнімі гасцінцамі, пасылкі высылае, бо так і застаўші ён для яе самым маленькім. А ў адказ атрымлівае: «Дзякую, мама, парадавалі вы нас, мы з хлопцамі за адзін вечар з усім і расправіліся».

Затое, калі яе Шурык захварэў, салдат-армянін Рубін, атрымаўшы з дому дзесяцілаграмовую пасылку з апельсінамі, усе цалкам аднёс свайму лепшаму сябру з беларускай вёскі над Пціччу. «Табе яны зараз больш патрэбны, чым мне».

Іне таксама добра з людзьмі. Працуе яна швачкай, жыве ў сям'і мужа, двое дзетак ужо ў яе. Жывуць у згодзе.

Вось такія ў Аляксандры Аляксандраўны дзеци.

Быць добрымі і чулымі да людзей вучыць яна і сваіх выхаванцаў. Быць праўдзівымі і шчырымі. І калі для са-словы, а яго жыццёвае крэда, калі ён інакшым не ўяўляе сваё жыццё, тады

можна не сумнівацца: добрыя зярніты дадуць добры плён. І невыпадкова настаўніцу Парабковіч называюць у вёсцы «наша Аляксандраўна», невыпадкова людзі ідуць да яе і з радасцю, і з бядой, невыпадкова яны ўжо колькі разоў выбіралі яе дэпутатам у свой Крупіцкі сельскі Савет.

А ўяўіце сабе, з якой цеплыней успамінаюць сваю першую настаўніцу яе вучні, якім яна дала трывалыя асновы ведаў. У Крупіцкай сярэдняй школе заўсёды рады бываюць выхаванцам Закружанской школы, бо ведаюць: падрыхтоўка ў іх добрая. Людзі ўсё заўважаюць, усё ведаюць, усё належным чынам і ацэнваюць. Вось чаму Аляксандры Аляксандраўне Парабковіч на з'ездзе настаўнікаў рэспублікі быў уручаны медаль «За працоўную доблесць», вось чаму ёй быў прысвоены званні «Выдатнік народ-

най асветы» і «Заслужаны настаўнік школы БССР».

І хіба тое, што за ўсе трыццаць гадоў, як жыве на адным месцы Аляксандра Аляксандраўна, яна «не паклапацілася» аб tym, каб збудаваць сабе ўласны дом, хіба гэта нічога нам не гаворыць? А вось на новую, прыгожую і ўтульную школу для дзяцей у яе хапіла ініцыятывы і энергіі. Дзесяць гадоў як яе збудавалі ў Закружцы. Пры школе і ў Аляксандры Аляксандраўны ёсьць маленькі пакойчык. Затое яна заўсёды ў школе, заўсёды з дзецимі — і зімою, і летам. Паглядзелі б вы, які тут цудоўны садок, колькі кветак, колькі клубнікі бывае!

...Восем гадзін раніцы. Заняткі ў школе пачнуцца праз гадзіну, але вучні прыйшлі ўжо — «выпускнікі» — чацвёрты клас. Сёлета іх пяцёра, і ўсе хлопчыкі. З імі Аляксандра Аляксандраўна займаецца дадаткова, каб больш ведалі. Затым прыходзяць першакласнікі. Дзелавіта і цвёрда тупае ў валёнках савмы, бадай, маленькі з іх, Ваня Зяньковіч. («Кацёлочка ты наша», — кажа пра яго настаўніца). Хуткімі ўпэўненымі рухамі расшпільвае ён гузікі на паліто і здымает шапку. З-пад яе паказвае акуратна падстрыжаная бляявая галоўка.

А вось дзеўчанё ў сіній форменнай сукенцы, чорным фартушку і чырвонай шарсцянай кофтачы. На галоўцы — акуратна ўкладзенія коскі, і тырчаць два белыя матылькі-банты. Гэта Таіска Сапун, Сашы-рыбалова сястрычка. (Бацька іх калгаснік, маці тэхнічкай у школе працуе). Дзеўчанё — санітар. Перад ім выстроіваюцца ў шарэнгу і маленькія і «квялікі», паслухмяна працягваюць свае рукі і пераварочваюць іх то ўніз, то ўверх далонямі. Затым ёй паказваюць вушки. Ваню Шпілеўскуму, самому высокому з чатырохкласнікаў, прыходзіцца дзеля гэтай працэдуры нізка нахіляцца да Таіскі. Але нічога, ён гэта робіць, што да парадку дзеци тут добра прывучаны.

Урокі пачаліся. Два класы разам, бо вучняў мала, настаўніца адна. Пазней прыйдзіць другі і трэці класы.

Настаўніца — у строгай карычневай шарсцянай сукенцы, у кофтачы «балотнага» колеру, высокая, цяпер папаўненай ўжо, але па-ранейшаму — стройная, калі можна так сказаць пра жанчыну, якой нядайна споўнілася пяцідзесят гадоў. Спакойна, умела вядзе Аляксандры Аляксандраўна ўрокі, усіх бачыць, усіх уцягвае ў актыўную работу.

\* \*

А за вонкамі між tym ужо світае. Ужо відаць снегавы ўбор на зямлі, на дрэвах. Але што гэта? Чаму снег не сіні, якім ён звычайна здаецца раніцай, а ліловы. І прытым — такога пляшотнага адцення!

Ды гэта, аказваецца, лямпі дзённага светла, што ўстаноўлены над вонкамі, афарбавалі на досвітку снег у такі ка-зачна прыгожы колер. І ад усяго, што бачыш і адчуваеш у школе: ад яе ўтульнасці і чысціні, ад таго сяброўскага і роўнага настрою, што пануе ў ёй, ад сустрэчы з цудоўным чалавекам, і яшчэ ад гэтага не зусім звычайнага ліловага світання, — ад усяго гэтага вельмі цёпла, добра становіцца на сэрцы.

Мінскі раён.



# Мялісі паво́мка...

— І куды ты гэта зноў збіраешся? — убачыўши, што яе сяброўка па пакоі апранае паліто, прагаварыла Ліда Патапенка.

— Ды ўсё туды ж, да сваіх, у вёску.

— Няўжо табе дні маля? — зноў чуўся голас Ліды. — Вечар на двары, вечер... Не разумею цябе. Хіба нельга адкласці на заўтра?

— Не, трэба сёння. Ты ж памятаеш, я ж табе расказвала...

Надоечы Ольга расказвала сяброўкам па пакоі інтэрната пра гэтую гісторыю. Пабіліся дзеци на вуліцы, нешта там не падзялі: санкі ці лыжы... Няхай бы бацькі памірлы дзяцей. Дык не, кожны за свайго ўступіўся. І чым далей, тым больш. Абрахаць адзін аднаго началі і скончылі сваркай. І вось касавурыца сусед на суседа. Даведалася пра гэта Ольга Семяновіч, схадзіла ў вёску Крушиннік. Гэта ўжо так па старой звычыці называюць вёскай прыгарад Жодзіна. Зайшла і да Смольскіх, і да Жукоўскіх, да тых суседзяў, якія нядайна яшчэ, здавалася, жылі так, што і вадой не разальшеш. Відаць, самім сорамна. Але прызнацца ў гэтым самім сабе, зрабіць першы крок ні тыя, ні другія не хочуць. Адвагі не хапае, ці што?

Тым разам, як здалося Ользе, яна нічога не выхадзіла. А там то сход на заводзе, то пасяджэнне гарвыканкома, забегалася, замітулася.

Вось толькі сёння спахаплілася. І, як на тое, позна, вечар ужо.

Дзень на заводзе быў гарачы. А, па праўдзе скажаць, запытай у Ольгі, чым ён адрозніваўся, напрыклад, ад учарашияга, яна, напэўна, і не адказала б. Дзень як дзень.

Як заўсёды, тулі станкі. Аўтакары, нагружаныя дэталямі, сноўдалі з аднаго канца цэха ў другі.

Звычайны рабочы дзень. Інакшым яго і не ўяўляла. Нават, калі ездзіла ў водпуск да маці на вёску, і то часам сніла і свой аўтазавод, і іх інструментальны цех, і такі вось рабочы дзень... На золку ўсхопіцца, гляне на гадзіннік.

«Праспала! Што ж гэта я!» — і толькі тады ўспом-

ніць, што сёння на завод ёй не трэба...

Пяць гадоў працуе на заводзе Ольга Семяновіч. Пяць гадоў з дня ў дзень прыходзіць сюды.

Калі яна паспела палюбіць свой завод? Напэўна б, і сама не магла адказаць. Можа тады, у школе, як хадзілі сюды на экспурсію? А можа, калі, пасля дзесяцігодкі, паступіла ў тэхнічнае вучылішча? А мо тады, як працаўала ўжо токарам і вучылася ў палітэхнікуме? А можа, калі пачала працаўца кантралёрам і стала студэнткай-завочніцай машынабудаўнічага факультета політэхнічнага інстытута? Цяжка сказаць, калі гэта здарылася. Але сваю прафесію, завод Ольга палюбіла.

Яна займала сваё месца ў кутку цэха, ля стала, над якім лунаў сцяжок з надпісам «Ударнік камуністычнай працы», скілялася над кучай дэталей. Кожную трэба праверыць, кожная павінна дакладна адпавядаць чарцяжу: нават на сотую долю міліметра адхілення не можа быць. Вока ўжо напрактиковалася. Прыборы таксама дакладныя. Самае нязначнае адступленне ад чарцяжа відаць, як на далоні. Адну за адной кладзе яна дэталі ўбок, ставіць свой штамп.

А калі заўважыць якое-небудзь парушэнне?

— Пераробіць! — чуецца яе голас.

І майстар, хоць бы той самы Аляксандр Богуш, тут як тут:

— Дзе ты бачыш брак?

— Да вось, — і Ольга паказвае, дзе дэталі не адпавядзе чарцяжу.

Хоць майстар і сам ужо бачыць загану, часам справа не абыходзіцца без спрэчак.

Праўда, быў адзін выпадак, які і цяпер Ольга ўспамінае з нейкай крыўдай і на сябе і на майстра Уладзіміра Піменава. Тады яна толькі начала працаўца кантралёрам на аўтазаводзе. Атрымалі тэрміновы заказ з Ленінграда: зрабіць прэсформы.

— Што ты там прыглядаешся? — падышоў майстар, калі Ольга начала правяраць дэталі. — Усё ж нармальная. Хіба мне не верыш?

Паверыла тады майстру кантралёр. І дарэмна паверила. Праз нейкі час заказ

вярнуўся на завод: у Ленінградзе выявілі, што зроблены ён няякасна, з вялікім адхіленнемі ад чарцяжа.

Вось пасля таго вышадку Ольга Семяновіч давярае толькі свайму воку, сваім рукам. І ўжо бракаваная прадукцыя не ідзе далей яе стала.

Хоць і паспрачаеца іншы раз з майстрам, глядзіш, ён сам падыходзіць ужо да яе.

— Ты прабач, — гаворыць. — Дэталь мы пераробім.

Але сёння нікому з майстроў не было патрэбы спрачацца з кантралёрам. Адна за адной дэталі адкладаліся ўбок:

— Годна! Годна! Годна!

Але што гэта? На адной Ольга заўважыла ледзь прыкметнае адхіленне ад нормы. А там і на другой, на трэцій...

«Пераробіць трэба!» — падумала дзяўчына, шукаючы токара, які вырабляў гэту дэталь. Цэх быў ужо амаль пусты — змена заканчвалася.

Зазваніў тэлефон. Са зборачнага цэха тэрмінова патрабавалі дэталі. Якраз тыя, якія толькі што забракавала Ольга Семяновіч. Дэталі з дэфектамі.

«Пераробіць толькі заўтра, — падумала дзяўчына. — А яны ж так патрэбны цяпер... А што, калі самой?..»

Ольга згрэбла са стала дэталі і пайшла ў цэх да таўшчнага станка.

Прывычным рухам уключыла яго. Праз некалькі гадзін дэталі былі адпраўлены ў зборачны цэх.

...Вось чаму і затрымалася ў той дзень на работе Ольга, вось чаму толькі ўвечары ўспомніла, што трэба схадзіць да тых самых суседзяў, якія пасварыліся з-за дзяцей...

Апранулася, паправіла власныя, выйшла на вуліцу ў снежную імжу.

Гуляла пазёмка. Там, удачныя, вялікім сузор'ем расплываліся перад вачымі агні аўтамабільнага. А яшчэ далей мігцела меншае — тая вёска ці, правільней, прыгарад, дзе, напэўна, чакалі яе.

Ішла, думала, успамінала... Амаль з кожнай хатай было ў яе нешта звязана. Тут жылі яе выбаршчыкі. Вось тут, дзе жыве Алена Харыс, яна доўга дабівалася, каб гора-будаўнікі, што абы-

як зляпілі хату, перабудавалі яе. І дабілася.

А тут, побач з Аленаі, жыве стары хворы чалавек Іван Пятровіч... Гэта ён амаль цэлы дзень чакаў урача хуткай дапамогі, пакуль, урэшце, яна, дэпутат, не ўмешалася.



Гэты здымак зроблены ў хімічнай лабараторыі Беларускага політэхнічнага інстытута. Ольга Семяновіч рыхтуеца да экзамена. Яна — студэнтка-завочніца 1-га курса машынабудаўнічага факультета.

Фота П. Нікіціна.

А там, у другім канцы, жывуць людзі, якім дапамагла дзяцей у яслі ўладкаўца... Там лесу на хату дастаць...

Вось і хата Жукоўскіх. Прыветна свеціць вокнамі, чуваць вясёлую гамонку.

Ольга пераступіла порог. За столом убачыла Смольскіх, мужа і жонку. Абедзве сям'і сядзелі за столом і вячэралі.


«Памірlyіся!»

— Заходзь, заходзь, Аляксандра! Сядай да стала.

Зайшла, села. І каб не пакрыўдзіць людзей, выпіла шклянку чаю. Потым зайшла яшчэ да Івана Пятровіча, пашківілася яго здароўем, спытала, ці не патрэбна яму лякарства.

Вуліца свяцілася агнямі. Мяла пазёмка, падганяла ў спіну да людзей, да прыветных агнёў у воках хат. Дэпутат ішоў да сваіх выбаршчыкаў. Ішоў рабочы чалавек, харошы сябар людзей — Ольга Семяновіч...

А. АСТРЭЙКА  
г. п. Жодзіна.



Кадр з кінафільму «Пісьмы да жывых».

## ПІСЬМЫ ДА ЖЫВЫХ

На экраны кінатэатраў выходзіць новая кінакарціна «Пісьмы да жывых», створаная на кінастудыі «Беларусьфільм» па сцэнарыю А. Кучара (рэжысёр-пастаноўшчык — В. Вінаградаў, мастак — Ю. Альбіцкі).

Гэты фільм прысвечаны памяці слáйнай дачкі беларускага народа, Героя Савецкага Саюза Веры Харужай.

Кожны, хто ведаў Веру Харужую, можа сказаць, што пастаноўшчыкі фільма, маючы на мэце стварыць абагулены образ, усё ж знаходзіліся пад моцным уплывам выдатнай дзеянасці і надзвычай яркага жыцця Веры Харужай, стафонкі якога знешлі сваё адлюстраванне ў фільме.

Вера Харужая доўгі час была на падпольнай работе ў Заходній Беларусі. І мне, як работніку падполля, даводзілася шмат чуць пра яе, а пазней і сустракацца з ёю. Яшчэ ў 1925 годзе ад падпольшчыкаў Кобрыншчыны я даведалася пра камсамольскага кіраўніка Веру... Аб яе смеласці, выдатных арганізаторскіх здольнасцях, уменні згуртаваць вакол сябе моладзь хадзілі проста легенды. Вера Харужая была незвычайнім чалавекам. Пра гэта гаворыць хоць бы такі факт, што яна дваццацігадовай дзяўчынай была сапраўдным важаком моладзі. Яна ўжо тады працавала сакратаром ЦК камсамола Заходній Беларусі.

Потым, калі мне давялося асабіста сустракацца з Верай Харужай, я пераканалася, што ў харектары гэтага чалавека было ўсё, што патрабуеца для палітычнага дзеяча і арганізатора мас.

Вось чаму, мне здаецца, з'яўленне фільма, прысвечанага памяці слáйнай патрыёткі, камуністкі, Чалавека, як гаварыў Горкі, з вялікай літары, можна толькі вітаць.

Гераіня фільма «Пісьмы да жывых» — яе ролю іграе артыстка С. Макарава — Вераніка Карчэўская. Пад гэтым імем і прозвішчам Вера Харужая жыла, працаўвала, сядзела ў турмах буржуазнай Польшчы з 1925 па 1932 гг.

Першыя кадры фільма прысвечаны паказу падпольнай работы Веранікі на акупіраванай белапалякамі тэрыторыі Заходній Беларусі. Цяжкія былі ўмовы работы падпольшчыкаў, людзей, якія ўступілі на шлях непрыміримай барацьбы. Зграі шпікаў, паліцэйскіх канфідэнтаў сачылі за кожным іх крокам. За кожнае слова супраць прыгнёту, за ўздел у нелегальных масоўках, за кожную лістоўку рэвалюцыянеры падвяргаліся нечуваным катаўніям у дэфензіве, прыгаворваліся да шматгадовага турэмнага зняволення.

Вось адзін з кадраў, які робіць на гле-дачоў асабліва моцнае ўражанне. Маладзенькія дзяўчаткі, амаль падлеткі ў белых святых сукенках накіроўваюцца ў касцёл для прыняцця канфірмацыі. І ў гэты ж час насустрач ім па вуліцы пад канвоем праходзіць Вераніка. Амаль такая ж маладая і безбаронная, як і гэтыя дзяўчаткі, яна ўжо ўступіла на шлях непрыміримай барацьбы. І ўсвядамленне велізарнай адказнасці за лёс чалавецтва, за лёс і гэтых дзяўчынак на-дае ёй сілу.

У вобразе Веранікі нібы ўвасабляеца тая лепшая частка моладзі Заходній Беларусі, якая ўступіла на шлях рэвалюцыйнай барацьбы.

Так, жыццё людзей, якія пайшлі па шляху барацьбы, ва ўмовах падполля было нялёгкае. І не толькі з пункту гле-джання фізічных і маральных катаванняў, якія яны вымушаны былі зносіць з боку шпікаў, паліцэйскіх, турэмных назіраль-нікаў. Падпольшчыкам уласціва ўсё ча-

лавечас: каханне, жаданне мець дзяцей, сям'ю. Але ўмовы работы прафесіянальных рэвалюцыянероў складваліся ў большасці выпадкаў так: муж на свабодзе, жонка ў турме, або, наадварот, яна на свабодзе, ён паспеў сесці ў турму і атрымаць шматгадовы прыгавор. Тому для многіх гледачоў кадры з фільма, калі Вераніка прыходзіць на кватэру да свайго былога мужа Паўла, у якога за гэтыя гады з'явілася другая сям'я, і спакойна размаўляе з ім і яго жонкай, сваёй сяброўкай, таварышам па барацьбе, не вельмі зразумелая і нават выклікаючы здзіўленне. Як гэта, маўляў, так вонкава спакойна можа сустрэцца жанчына са сваёй «саперніцай»? Але ж так яно ў сапраўднасці і бывала. Жыццё ёсьць жыццё. І яно дыктуе свае законы: Вераніка гэта добра разумее, хаця ёй, безумоўна, было балюча.

У 1932 годзе Савецкі ўрад па дагавору з польскім урадам правёў абмен палітычнымі зняволенымі. Вераніка ўступае на савецкую зямлю свабодным чалавекам. І глыбока ўзрушвае кадр, калі герайня ў парыве перапоўнішых яе пачуццяў скідае туфлі і босая бяжыць па гэтай свабоднай, роднай і такой дарагой ёй зямлі. Асабліва хвалюе гэты момант нас, былых падпольшчыкаў Заходній Беларусі. Для ўсіх нас Савецкая Беларусь была той запаветнай зямлёй, куды скіроўваліся позіркі і думкі тысяч працоўных, якія знаходзіліся пад прыгнётам.

У 1932 годзе, калі адбыўся абмен палітычнымі зняволенымі паміж СССР і Польшчай, я жыла ў Мінску. Я была сведкай сустрэчы поезда палітвязняў, які прыбыў з граніцы на Мінскі вакзал. Сярод прыбыўшых была і Вера Харужая. Тут я ўпершыню яе і ўбачыла. Гэта была сціплая маладая жанчына, якая зневажнічым асаблівітвам не вылучалася. Але не забаве я пераканалася, якой вялікай папулярнасцю карысталася Вера Харужая сярод працоўных, асабліва сярод моладзі Савецкай Беларусі. Камсамольцы падхапілі яе і на руках вынеслі на прывакальнай плошчы, запоўненную народам. Калі Вера Харужая паднялася на сцену тэатра, што знаходзіцца на вуліцы Валадарскага (цяпер на tym месцы стаіць будынак Рускага тэатра імя Горкага) і ўзышла на tryбуну, усхваляваная зала сустрэла яе воклічамі радасці, доўга не змаўкаючымі аплодысментамі і наладзіла сапраўдную авацыю. Гэта была не забываўная сустрэча дарагога чалавека.

У фільме герайня мужна пераносіць удар, які быў нанесен ёй у 1937 годзе. Яна аспрэчвае дзікія, бязглазыя аўбінаўчанні ў здрадзе Радзіме і робіць гэта горда, мужна, як чалавек-барацьбіт. Глядзіш гэтыя кадры і адчуваеш, што Вераніцы вельмі балюча, вельмі цяжка. Асабліва трагічная сцэна размовы яе з дачкою.

Але вось вораг напаў на Савецкую краіну. Радзіма ў небяспечы, і Вераніка — зноў у страі. Кадры, прысвечаныя Вялікай Айчыннай вайне, яшчэ больш раскрываючы харектар герайні. І думкі зноў міжволі вяртаюцца да Веры Харужай...

У пачатку верасня 1942 года мне давялося быць у цэнтральным штабе партызанскаў руху ў Маскве. Мяне накіроўвалі за лінію фронту ў тыл ворага. У размове з начальнікам штаба я даведалася, што зусім нядайна ў тыл ворага была на-кіравана група таварышаў, якую ўзна-

чаліла Вера Харужая. Я вельмі шкадавала, што нам не давялося сустрэцца з ёю ў штабе, мы размінуліся ўсяго на некалькі дзён. І тут я даведалася, што Вера пакінула двах дзяцей — пяцігадовую дачку і груднога сына. Яе ўгаворвалі не пакідаць дзяцей, не спяшацца... Але Вера настойвала на неадкладнай адпраўцы яе ў тыл ворага. У гэтым яшчэ раз праявіўся непахісны харктар Веры, харктар байца. Яна лічыла, што месца камунаста на пярэднім краі, і хацела змагацца там, дзе спатрэбіўся б яе шматгадовы вопыт падпольнай барацьбы, дзе патрабавалася большая сіла, большая смеласць і вытрымка. І яна дабілася свайго. У тыле ворага Вера вяла падрыўную работу. На кожным кроку яе жыццё падвяргалася небяспечы. Але яна ведала, на што ішла. Вера Харужая загінула на падпольнай рабоце ў горадзе Віцебску. Загінула, як салдат на баявым пасту.

Разам з Верай загінула яе паплечніца па шматгадовай барацьбе ў польскім падполлі і ў тыле з фашысцкімі захопнікамі, яе верная і любімая сяброўка Соф'я Панкова. Соф'я Панкова таксама пакінула за лініяй фронту малога сына. І ў гэтым іх лёс быў падобны...

«Пісьмы да жывых» заканчваюцца не забыўнымі кадрамі. Выканашы баявое заданне, Вераніка ідзе на верную смерць, ратуючы хлопчыка, які трапіў на замініраванае поле. І ў гэтай сцэне нібы канцэнтруеца ўесь сэнс, уся ідэя фільма. Жыццё, аддадзеное людзям. У імя таго, каб жыць гэты хлопчык, каб жылі на свеце мільёны іншых дзяцей, каб свабодна і щасліва жылі будучыя пакаленні — у імя гэтага змагаліся і гінулі такія людзі, як Вераніка, такія людзі, як Вера Харужая, як Соф'я Панкова, як тысячы іншых вядомых і невядомых пакуль свету герояў.

Я не мела на мэце даваць ацэнку фільму, рэцэнзіраваць яго. Гэта зробяць крытыкі. Мне, як быўшай падпольшчыцы Заходняй Беларусі, якая асабіста ведала чалавека, што стаў правобразам герайні фільма, хацелася толькі выкарыстаць магчымасць і яшчэ раз расказаць чытальнікам тое, што я ведала пра Веру Харужую. Але некалькі слоў хочацца ўсё ж сказаць і пра фільм. На мой погляд, ён павінен быў быць больш строгім і ціпкім, больш адпавядочым жыццю і дзеянасці герояў, якія, думаецца, не маюць патрэбы ў вонкавым упрыгожжанні. Можна было б абысціся і без многіх чиста кінематаграфічных эффектаў, якія толькі адцягваюць увагу ад галоўнага — харктура герайні, а часам нават абядняюць яго. Дарэчы, Вера Харужая была не проста радавым барацьбітом-выкананцам, яна была арганізаторам падполля, гэта быў рэвалюцыянер-мысліцель. І глыбокі след у душах людзей, які пакінулі яе пісьмы з няволі, цяжка пераацаніць. Ці адчуваеца гэта ў дастатковай меры ў фільме? Бадай што, не. І калі мне запярэчаць: фільм жа не біографічны, гэта вобраз не канкрэтнага чалавека, а абагульненне, то наўрад ці такое пярэчанне можна прыняць без агаворак. Тым больш! Збіральны вобраз мог бы быць багацейшы, чым канкрэтны, але ж ні ў якім разе не бяднейшы за яго. А Вера Харужая — як асоба, як вобраз, як чалавек вялікага і нялёгкага лёсу стаіць на такой вышыні, якой, на жаль, не ўдалося дасягнуць Вераніцы Карчэўскай...

Аляксандра ФЕДАСЮК



Мікола АЎРАМЧЫК

### САЛІГОРСК

На роўнядзі ў краі лясным  
Узнік з-пад зямлі гэты горад.  
Жывуць і працуць у ім  
Маёй Беларусі шахцёры.

Ягоных агнёў не злічыць,  
Мільгае іх цэлае мора...  
Размову вядуць унаучы  
З зямнымі нябесныя зоры.

На золку,  
Зніслены сном,  
Ён трохі задрэмле,  
А рана  
Яго паварочваюць зноў  
Да сонца  
Пад'ёмныя краны.

Шахцёрская лямпа ў забой  
Уранні  
Мае пабрацімы  
З зямлі забіраюць з сабой,  
Як частачку сонца  
Радзімы.

А вуха к зямлі прыхіні  
Ля кожнай шахцёрской сядзібы —  
Пачуеш,  
Як у глыбіні  
Іх рукі варочваюць глыбы.

Гатовы яны пад зямлёй  
Не глыбы,  
А горы адолець,  
Каб толькі хапала на ёй  
Паболей і хлеба і солі.

Цяпер вы здзіўлены нібыта:  
Не верыце,  
Багі вайны,  
Што я ўваскрэснуць мог з нябыту,  
Што гэта ява, а не сны!..

Я той, хто жыў між мёртвых,  
Двойчы  
Памінкі справілі па кім:  
Без вестак я прапаў аднойчы  
І пахаван быў раз жывым.

Адчулі вы, што я жывучы,  
І з гэтай грэшнае зямлі,  
Дзе смерць не здолела замучыць,  
Мяне вы ўрай свой узялі.

Каб золата нажыць мільёны,  
Вы ў гэты рай  
За радам рад  
Вялікія калоны  
У гірляндах лямпаў, як лампад.

Анёлы вашы,  
Што хадзілі

На гэтай ста-  
ронцы мы змя-  
шаем верши-  
са зборніна Мі-  
колы Аўрамчы-  
ка «Сустрэча  
былых канаго-  
наў», адзнача-  
нага прэміяй  
імя Янкі Купа-  
лы.

### ХЛЕБ ТВОЙ...

Як пернік смачны,  
У руці  
Трымаў я хлеб жытні калісці —  
Спадыспаду не у муцэ,  
А на кляновым лісці.

Я помню,  
Як да стала  
Малому,  
Што ўсеўся на ўслоне,  
Ты на лістах падала  
Буханку,  
Нібы на далонях.

На скурцы шурпатай іх  
Маршынкі жыццё пралажыла,  
Праглядвалі з-пад якіх  
Спляценне тонкіх жылак.

Калі расу на вайне  
Смактаў я з ліста пасля бою,  
Здавалася,  
Што мяне  
З далоні ты поіш вадою.

Вялікія чужакі —  
Згарнулася лісце ад жалю...  
Нібы твае кулакі  
Чужынцам з бакоў пагражалі.

На вугалі,  
Як далонь,  
Адбітак ліста пад пародай  
Не раз асвяжаў мяне скронь,  
Як лесу твайго прахалода.

Каб знала ты,  
Моцна як  
Адчуў пад чужым я небам  
І пах духмяны,  
І смак  
Твайго наздраватага хлеба.

Хто ў падзямеллі слеп,  
Відаць, зразумеюць тыя,  
Чаму я слаўлю твой хлеб  
І рукі твае залатыя.

### Я ЗНАЮ РАЙ ВАШ ЗАЛАТЫ

З арліним крыллем на грудзях,  
Мяне дубінкамі хрысцілі  
Крыж-накрыж  
І з пляча наўзмах.

Я зведаў сам,  
Амаль нябожчык,  
Як вы з пакутнікаў сваіх  
Высушвалі жывыя мошчы,  
Шпігуючы шпінатам іх.

І мошчы гэтыя святыя  
Вам секлі золата пласты,  
Ад поту самі залатыя...  
Я знаю рай ваш залаты!

Мяне самога ў ім па росту  
Азалацілі вы дабром:  
Яшчэ з юнацкага узросту  
Пакрылі скроні серабром.

Мяне ўзнялі напаўжывога,  
А каб нікто не дапамог,  
З такога раю залатога  
Я сам не вынес бы ўжо ног.

# КАЛІ ГОРАД СПІЦЬ...

Тэкст М. РАКАВІЦЫНА.  
Фота С. АНАНКІ.



Ноч. Развітваюца ля пад'ездаў закаханыя. Прачарці неба сваімі ліхтарамі запознены вячэрні самалёт, на зямлі гаснуць у воках дамоў сузор'і агнёў... Зямныя зоркі ўступаюць месца нябесным. Але як адбіцце высокіх зорак, гарыць у горадзе да раніцы залаты россып агеньчыкаў.

Свяціца прамавугольнікі вокнаў у інстытутах акадэміі, дзе нястомныя аспранты эксперыментуюць з плазмай, якія захоўвае сотні сакрэтаў. Чалавек, што стаіць за шторай, невідушчымі вачыма глядзіць у ноч... Магчыма, гэта паэт задумалася пра тое, якімі словамі перадаць людзям бессмртную прыгажосць свету... Заступае ў начину змену працоўны горад, і ўсія чалавечыя далоні кладуцца на пульты, на рычагі... Горад жыве, працуе і юначы.

...Наша падарожжа — гэта шлях, пройдзены за адну ночь, звычайную, нічым асаблівым не адметную ночь. Падарожжа па нязгасных зямных сузор'ях агнёў...

Пачалося яно на Мінскай мікрагороднай тэлефоннай станцыі. У камутатарнай зале доўгія рады пультаў, прыглушана размова тэлефаністак. Ала Волкова (вы бачыце яе на пярэднім плане) — тэлефоністка Калінінградскага напрамку. Крыху па-ваеному гучыць гэта: «Калінінградскі напрамак». Але Ала — чалавек вельмі мірнай прафесіі. Крошы слуху прарады і сёлы, звіняць над краінай прарады... Звіняць пра хаканне, пра смутак расстанняў, пра радасць блізкіх сустрэч... Мільгаюць руکі, хутка і дакладна пераключае тэлефоністка праводкі.

— Алё, Масква, даю Вільнюс!

— Алё, даю Уладзівасток.

Крыху ўсміхнулася Ала, пачуўшы ўсхваляваныя слова: «Дзень добры, родны!..» А мо і сапрауды там, адкуль чуеца гэты далёкі голас, ужо дзень?.. Неабсяжныя прасторы Радзімы!

...Вось і тут унаучы свяціца вокны. Радзільны дом. Глядзі, зімля, чалавек нарадзіўся! Рая Барабоўская, медыцынскія сястра, глядзіць на малое немаўлятка... Кім будзеш ты, малыш? Касманаўт? Урачом? Рабочым?.. Толькі ведае Рая, кім бы ні быў, ён будзе шчаслівы, бо нарадзіўся ў краіне, дзе людзі будуюць шчасце...

...Раніцай на ваш стол ляжа румяны, яшчэ ѡцэлы караў хлеба. Памятаце, у Межалайціса:

«Буханка хлеба — это настоящий  
Осколок солнца на моей земле.

Обогревает нас огонь, горящий  
Извечно на обедненном столе...»



Ен захоўвае не гарачыню печы, гэты хлеб, а цяпло чалавечых рук... Рук Веры Кучан, якая працуе на хлебазаводзе № 1, рук яе сяброў. Яны не спяць унаучы, каб раніцай лёг на наш стол асколак сонца...

...І тут не спяць унаучы. Не спяць людзі ў сініх мундзірах. Не спяць, каб нішто не магло патрыковыць сон роднага горада.

У пакой, дзе знаходзіцца крымінальны вышук Ленінскага райаддзела міліцыі, сёння дзяжурыцы оперупаўнавачаны Таццяна Васільеўна Анісімава. Неспакойны лёс, цяжкую, але пачасную прафесію выбрала яна.

Вось і падыходзіць к канцу наша падарожжа. Няспынна пад'яджаючыя машыны з чырвонымі крыжамі да будынка Мінскай гарадской станцыі «Хуткай дапамогі». Чалавек захварэў... 0-3. Гэтыя нумар тэлефона ведаюць усе. 0-3 слухае, 0-3 заўсёды гатова прыйсці на дапамогу... Спяшаецца да машыны фельчар Інэса Весялоўская, спяшаецца хуткая дапамога.

Не спяць унаучы людзі. Розныя людзі... Звычайнія людзі. Звычайнія, як звычайнія зоркі на небе.





К падхапілася з цёмнага Харытоніха, дык яшчэ і не прысела, не прылегла. Уходзілася па гаспадарцы, падмяла, папрыбірала. Як прачнуся і выйшаў з тае хаты зяць Піліп Кукса — дзяблы мужчына з заспаным, ацеслевым тварам, паставіла яму яечню-сядунку. З'есць і з хлебам, не да блінцу ёй сёння...

А ў самой ні расінкі, ні макавага зярняці ў роце не было яшчэ. Начыста забыла, што пара ўжо і ёй душу чым-небудзь пажывіць. Совалася з кутка ў куток, з пакоя ў пакой, то беручы што, то апускаючы руکі ў нерашучасці і нейкай бездапаможнасці. «А божачкі, мае... Што ж гэта яшчэ думала ўзяць? Ну што?»

Харытоніха пакутліва моршыць маленькі і цёмны, нібы закураны ў кузні, тварык, водзіць няўцягна вачыма па сценах. Нібы з туману выплылі, зачямеліся дзве плямы. Ага, партрэты... Нікому яны тут не патрэбны, адно замінаць будуць.

Заадно і багародзіцу з дзіцяткам зняла. Бачыш ты, як усохла амела... Харытон неяк падабраў пад бяроза кусцік, за абрэз засунуў. Каленчатыя галінкі з тоўстым, бы з кардону, лісцем зжоўклі і сталі крохкія. А-яй, колькі пылу на ручніку... Як замуж за Харытона ішла, дык нябожчыца-маці бласлаўляла тым абрэзом, у пасаг дала.

А гэта ж зноў замуж збіраецца. На старасці гадоў, у чужое сяло, за рыжага каваля-ўдаўца Сямёна Кухарчыка. Маецца той прыехаць пад паўдня па яе, па куфар...

На добрае, дык патрэбен ёй другі замуж, як дзірка ў мосце. Але дзе ж дзеца? Дзе?..

Харытоніха з натугай адчыняе куфар, падпірае цяжкае века кіёчкам. Хіба сюды і партрэты пакласці... Амаль пусты куфар, толькі на дне тонкі сувойчык палатна, дзве посцілкі, некалькі хустак, старамодныя чаравікі з высокімі, ледзь не да каленяў, халіўкамі. Ляжыць і расшыты каляровымі ніткамі паўкаражушок, крамная спадніца і кофта — «на смерць».

Асобна ў газеціне загорнуты гроши — «кацярынкі», аркушы «кіранак», складзеныя ў восем столак і нават не паразразаныя, польскія злотыя, патроху савецкіх грошай старых выпускаў, нямецкія маркі з мікалаеўскай і з гэтай вайны. Харытон раз дахапіўся да іх, на сметнік павыкідаў, дык адтуль сабрала — от хай ляжаць, есці ж не просяць, месца не пралежаць. Ці мала што можа быць... А з Харытонам тыйдзень тады была ў сварцы... Хіба цяпер выкінуць іх? Асабліва вось гэтыя, нямецкія... Цэлія скруткі марак...

Узважыла адзін у руцэ, другі. І ўжо знік з вачэй і куфар, і тое, што ў куфры. І быццам не ў хаце яна, а на высыпанцы, што на Баранавічы бяжыць, і ў руках яе налыгач, побач карова ў рове запылены дзяцельнік скубе...

Раптам на ўзорак з пылам і грукатам выкаціла чарада нямецкіх машын, фурманак. Уцякалі на заход... І толькі выкацілі на самы лоб, як у небе заекатала, зашаласцела, нібы хто злубяналай палатнінаю затрос. Сярод машын бухнула зямлёр і агнём. «Свят, свят, свят...» — захрысцілася Харытоніха, хвасянула карове па клубах і кінулася ўцякаць.

На горцы ў рове гарэла машына, другая валялася на ўзбочыне дагары кола-

# АМЕЛА НА Е

Павел МІСЬКО



мі. Патыхала паленым мясам. У бок ад дарогі, да грыўкі сеянага лесу, уцякала па жыце некалькі немцаў — адно галовы і плечы мільгалі. Непадалёку ад машын пераступаў з нагі на нагу вывернуты ў аглоблях задам наперад гняды конь. У рове мітусіліся і люта крычалі адно на другога жанчына і мужчына ў чорным мундзіры. Чалавек у чорным падскочыў да задранай угору храпы каня, хуценька распрог, абярнуў воз назад на колы, ударамі бота пад жывот загнаў каня зноў у аглоблі. Жанчына тым часам кідала з рова ў воз рэчи, потым палезла наверх сама.

«А божачкі мае... От, дурная баба, яшчэ галавою наляжу... І чаго мяне няшчасце пагнала сёння...» — Харытоніха, цяжка дыхаючы, цягла за сабою карову. Праскочыць бы хутчэй тое страшнае месца, а там і паваротак да вёскі... Там блізка... Хутчэй!.. Каб не чуць, не баўчыць...

Карова, пачуўши кроў, зароўла дурным, вантробным голасам, вырвала з рук вяроўку і паперла краем жыта да дому... Прабегла трохі за ёю Харытоніха, зяпаючы ротам, і махнула рукою — хай яна ўдушицца...

З боку дарогі, ля рова штосьці бялела. «Няйначай клунак згубілі тыя...» Харытоніха скіравала туды — не прападаць жа дабру. І толькі нагнулася — гарачыня ўдарыла ў галаву, умлелі рукі і ногі. То быў не клунак, а дзяўчынка гадоў двух ці трох. Уесь ніз белай сукенкі ў крыві. «Божачкі, і чаго мяне ліха прывяло сюды... Хай бы іншы хто знайшоў...» Няўцягна падняла нейкі тоўсты скрутак паперак. Гроши! Нямецкія маркі... «Ды поўна ж!» Зводзаль ляжаў яшчэ пачак грошай, нават абкленены крыж-накрыж паперакі. Трымчымі рукамі засунула іх за пазуху. І ў гэты час дзіця застагнала, паклікала: «Мама!» У Харытоніхі шэрхнула холадам скура на спіне, затэрсліся рукі. Яна разгублена агледзелася па баках, нібы шукаючы ратунку, дапамогі. Але ціха было на дарозе, толькі патрэсваў агонь ды стагнаў непадалёку прыбіты не мец.

І тады ўжо ўзялася здзіраць прыліпшую сукенку і трускі з цела дзяўчынкі — паспешліва, ледзь не трачычы прытомнасць ад страху і млюснасці. Адна была рана — на правым клубе, але вялікая, ірваная. Шмат, мусіць, крыві страціла. Астаткамі сукенкі сяк-так укруціла нагу, потым загарнула

вялае цельца ў хустку і подбеккам, не чуючы ног пад сабою, прыпусціла ў сяло.

«І што за людзі ёсць, а... Гэта ж роднае дзіця кінуць!» — таўклося ў галаве сумятліва, гарачліва. І адчувала Харытоніха, як ператомленае б'еца, ледзь не выскачыць сэрца, як затапляюць яго хвалі нейкага харошага, нязнанага раней пачуцця. Жанчыну ахапіў жаль да гэтай слабенькай істоты, у якой ледзь тлела іскрынка жыцця. «Божачкі, хаця б не сканала...».

\* \*

... — Аёсь, утраба! Не пойдзе пахадзіць на вуліцу, а ўсё ля парога гырчыць, гатовенъкага чакае... У-у, каб на цябе воўк! — пачулася на двары. Віскнула свіння, дзынкніў веласіпедны званок.

Харытоніха схамянулася, грукнула вечкам куфра. «Насцечка з работы вярнулася... Насцечка!». І адразу неяк замітусілася палахліва, быццам заспелі за чымсьці нядобрым, што робяць тайком ад чужых вачэй. Пайшла, прыгнуўшыся, з чистай палавіны ў прэднюю, пачала даставаць з палка за печчу сваю пасцель. Склала дзяружку, якой накрывалася, паклала наверх пляскатую, у стаўрэнкай, выцвілай навалочцы падушку.

# А БЯРОЗЕ

Апавяданне

Мал. Р. Кудрэвіч.

Сяннік... Яго трэба было б вытрасці, выбіць пыл...

— Яшчэ не выбралася? — спынілася ў парозе Насцечка.

— Ото будзе Сямён... Ото будзе... — паспешліва адказала Харытоніха, для нечага гнетучы кулаком падушку.

Прайшла Насцечка, накульгваючы на правую нагу, зазірнула ў чистую палаўну хаты, крутнулася, падалася на двор. Счакаўшы, узяла ў ахапак сяннік, выйшла за ёю і Харытоніха.

— Ні зялінкі свінчаци няма, ні беднай... Сама то, нябось, не раз ужо садзілася жэрці... — чуўся з-за хлява, з агарода роўны, зяяглівы голас Насцечкі, якая абломвала бурачнік.

Харытоніха маўчала. Лепш змоўчаць і на гэты раз, як рабіла даўно ўжо, больш за год, з таго часу, як прыняла Насцечка ў хату прымака Піліпа Куксу. А, можа, і раней — як перапісаў Харытон на Насцечку дом і неўзабаве памёр. Гняла, тушила ў сэрцы ўсё...

Вярнулася ў хату, дастала з куфра новую, самую прыгожую посцілку, разаслала яе на ложку. Трэба завязаць у яе падушки. Людзі на вяселлі заўсёды іх так вязуць — у асобным клунку, на версе куфра. Набухторыла сваю пляскатую, паклада на ніз, узяла яшчэ адну з другога ложка — у прыданае коліс мама дала... Пяць Насцечцы застанецца...

За спіною пачуліся хуткія, няроўныя крокі.

— Гаспадарыць тут, гаспадарыцы! — Насцечка вырвала з рук Харытоніхі падушку, штурнула на ложак, а пляскатую гуннула аб падлогу. — Хопіць табе і гэтай!

І насыпка, і навалочка лопнулі паўрубец, воблачкам выпархнула пер'е. Бязгучна ронячы слёзы, Харытоніха стала лавіць і запіхваць яго назад у падушку. А Насцечка падскочыла яшчэ да куфра, перагрэбла ўсё, настармачыла, злосна гримнула вечкам і пакульгала з хаты.

Не бачачы з-за слёз свету, Харытоніха калола іголкай пальцы, зашывала падушку. Завязала яе, аднусеньку, у невялічкі вузелькі, паклада на куфар і падалася на двор. У хаце было ўдушліва, не хапала чым дыхаць. Хіба дождж падвечар збярэцца?

Сядзіба іх была наводшибе, сяло пачыналася толькі за аселіцай. Ад двара і да аселіцы рос сад. Харытон насадзіў яго ў сорак першым, накраўшы маладзенькіх дрэўцаў з беспрытульнага калгаснага саду.

Пастаяла на двары крыху, падалася на вуліцу. Паўзірала ў адзін бок, у другі — няма Сямёна Кухарчыка... Паўдня ўжо, а яго не відно. Нядобрая, кажуць, прыкмета, калі жаніх позніца на вяселле...

Прысела на лаўку пад старою бярою, задумалася. Над галавою звісалі пасмы даўжэйных і тонкіх, як ніткі, галінак. Але больш было ўчарнелых, абляманых сукоў, кашамі сядзела амела. Круглы год зелянела, не брала ліха і зі-

мою — прысмакталася так, што не адарвеш. Нейкае насланнё дый годзе — на ўсім сяле няма гэтай пошасці, а тут... Каб, здаецца, паскідаў гэтые гнёзды, вызваленне даў, дык уздыхнула б стара-дрэвіна вальней, перастала б трухлявец на корані, глядзіш, яшчэ і новыя паразткі пусціла б...

Харытоніха надрыўна ўздыхае. Ах, Насцечка, Насцечка... І хто ж мог падумаць, што яна прынясе столькі пакут? І адкуль гэта ўзялося ў яе, ад каго набралася? Здаецца ж, так глядзелі яе, так выстачалі... Нібы ягадка расла, налівалася. Апраналі, як ляльку, каб не было брыдка ад людзей. Харытон дык

шыла, запасалася на зіму. Памагала і Насцечка пасвіці і запасацца. А як наставаў сезон яблыкаў, то карова была толькі на Насцечцы, дзяўчо і ў школу не хадзіла з месяц ці два з-за гэтага. А сама куды толькі не трапляла з яблыкамі

— Мамка, не едзь нікуды далёка! — не раз прасіла Насцечка. — Я з-за гэтай каровы свету не бачу, да дзяўчат некалі збегаць...

— Сціхні, дурніца! Дзе ты бачыла, каб хто з дому нёс, а не дадому? Блізка рубель ляжыць, а далей — два. Дык чаму б не ўхапіць два?

І Насцечка сціхала, задумвалася.

Не лезла вельмі навука ёй у голаў. Яна спаўняла цвёрда наказ Харытоніхі: не будзь салодкім — праглынуць, не будзь і горкім, бо праплююць. Толькі раз узялася было ў ахвоту вучыцца, як у піянеры запісалася. Помніць Харытоніха — палаяла тады яе за гэтае «піванерства».

— Усе ўступаюць, а мне нельга? — заплакала Насцечка.

— Чаму не, чаму не... Калі так ужо настаюць, то будзь... Толькі, каб на ву-



вельмі палюбіў яе, ночы праседжваў за шытвом, усё стараўся, каб больш зарабіць, каб дачушка ні ў чым нястачы не адчувала. (У калгас не ўступалі — не было там добра гаду пакуль што). Прачнеца, бывала, Харытоніха пасля трэціх пеўняў, а гаспадар усё гарбее над машинай, грукоча. Устае, у печы паліць, а Харытон яшчэ слепіць вочы. Ад таго, мусіць, і ў сухоты ўпаў, небарарака...

Бо і то праўда: у аднаго няўмекі руکі не баліць. А Харытон Марымуха быў ого майстар! З усёй ваколіцы сыпаліся заказы. І хто сказаў, што з прыбытку галава не баліць? Няпраўда, ой як баліцы! Калі маеш крыху, ёсьць за што руکі зацяць, дык хочацца мець яшчэ больш. «А хто сабе не прыяе, хай таму рука ўные». Добра трэба пашавяліць мазгамі, каб да рубля капейка ліпла. Цэлы год кароўка выручала — і масліца ці смятанку, і сырчыкі на базар насіла. Карову пасвіла сама. Прыводзіла яе да моў, абвешаную мяшкамі з травой. Су-

ліцы і дома я цябе не бачыла ў гэтай чырвонай анучы.

І хавала Насцечка гальштук у сумку, як толькі заварочвала за вугал школы. Перастала зусім усміхацца, а ля губ, як хто іголкай правёў — маршынкі прарэзаліся.

— Мама, настаўніца гаворыць, што нікага бога няма, а ты мяне маліцца прымушаеш! — надзымулася неяк Насцечка.

— Настаўніцы ты больш верыш, чым мне? Ёй гроши за гэта плацяць, каб так казала... І хіба руکі паадсыхаюць, калі перахрысціся лішні раз?

Схуднела дзяўчынка страшэнна, прахоплівацца стала па начах. Божачкі, што з ёю робіцца? Вадзіла да Суклюты пярэпалах качаць, паленым воласам падкурвала, зёлкамі пайлі — не памаглося. Сумная была, вялая. А то загарыцца раптам, зыркне спадылба, не раўнуючы як той воўк. Адзін свят-гасподзь ведае што яна ў галаве трymала.

Прыбягаюць аднойчы дзяўчаткі:  
— А мы да Насцечкі... Цётка, дзе яна?  
— Як дзе? У школе яшчэ, мілыя...  
— Ой!... спалохана войкнула самая меншая.

У Харытоніхі зазыбалася пад нагамі зямля — нібы ў час таго абстрэлу.

— А што?... ухапілася рукою за стол.

— Цётачка, яна пабегла даўно са школы... Вось яе кніжкі і паліто. Пасмеляліся дурныя хлопцы, што яе знайшлі ў рове, што яна паліцайка, дык...

— А дзіцяцька маё-ё-о! А залацінка ты мая-я-а-а! — загаласіла Харытоніха. — А які ж гэта звер цябе падкусіў, каму ты замінал-а-а! Можа ты дзе ўтапілася-я-а!

У той дзень і яна з Харытонам і школьнікі ўсе хаты перабралі, усе ваколіцы абегалі, па бразе Хлынаўкі лёталі, у лесе хадзілі-гукалі... Як у ваду канула!

Харытоніху, знямоглую, сплаканую, позна ноччу завялі людзі дахаты. Харытон хадзіў яшчэ ў калгасную кантору, каб пазваніць у міліцыю, расказаць пра ўсё. А вяртаўся, дык заглянуў у хлеў — карова з паўдня стаяла някомленая і нядоеная. Там і знайшоў Насцечку. Прывуліўшыся, як да печы, да ўсплываючы і ўсплываючы. Як зайшоў Харытон з ёю на руках у хату, ледзь не памерла жанчына з перапуду...

Поўзала на каленях перад ёю, руки, ногі цалавала, перапрошвала... Хіба ж можна было сердаваць на іх за такі падман? Хіба ёй кепска жылося?! Хіба не глядзелі яе мудрэй, чым хто родную дачку? А ў якую капееку, каб падлічыў, абышлося ўсё гэта! Але ж не будзеш лічыць, хіба яны нехрысці якія...

Так і не закончыла Насцечка сёмага класа. Гадоў трывалася пры доме. Не атрымалася з яе памочніцы ў хаце. Усяго мо і работы мела, што мух з двара на вуліцу выганяць. Усе капрызы яе выконвалі, улешчвалі — бы ліхой скуле наравілі. А паспрабуй скажы што не ў масць, дык кошкай у вочы кідаецца:

— Нашто мяне падбіrali? Чаму я не здохла ў рове, як сабака? Чаго мне цяпер калекаю мучыцца?

Гарачымі вугельчыкамі падаюць слёзы на складзеныя ў прыполне рукі. Харытоніхі выцірае вочы. Вунь ужо зяць на абед валачэцца. На чыгуны яго Насцечка падхапіла, як уладкавалася на пераезд паласатую жэрдку падымаша і апушкаць. Прымак — сквалыга няшчасны: на мураванку паквапіўся, з гурту выбраў курту... Хітрая штучка і Насця: бачыць, што ў калгасе сталі людзі добра зарабляць, шмат прывілей калгаснікі маюць, дык прымусіла туды Піліпа хадзіць.

«А божакі... Што ж гэта я? Як села, дык і прыкіпела. Трэба ж ісці мо што рабіць...» — парупілася Харытоніха і нават з лаўкі паднялася. І тут жа адчула, што не зможа больш нічога крануць у гэтым доме нават пальцам.

Каб не трапіць на вочы Насцечцы і зяцю, прайшла ў сад — схавацца б трохі і ад людскіх вачэй... Пакідала грудамі на курэй, шумнула на хлапчукоў, што падскоквалі за плотам і выкрыквалі: «Харытоніха жэніцца! Харытоніха жэніцца!»

Адрэзаная скібка... Лішня ў сваім дому... «Ды які ж ён свой?» — горкая ўсмешка крывіць губы жанчыне.

— Тр-р-р! Вазьмі, Коля, лейцы... — па-

чулася ля двара. Зарыпелі вароты — нязыкла рэзка, раскаціста: ніколі амаль не адчыняліся. — Вярні сюды... На сябе правую ляйчыну, а то ў слуп! Эты, калгаснік з цябе!

«Сямён прыехаў! — спахапілася Харытоніха. — І сына захапіў паказаць...» Яна пайшла насустрач, адчуваючы, як слабеюць рукі і ногі, як робіцца нядобра ў грудзях... Залішне перахвалявалася... Думала, што толькі для смеху пасватаўся дый хвастом накрыўся...

— Ну, здарова была, Юзэфа! — ступіў ёй насустрач Сямён, усміхнуўся, руку працягнуў. Рыжая валасы выбіваліся з-пад шапкі-скуранкі, а вусы, здаецца, аж зсялі на сонцы. Харытоніха здзвілася свайму імю — адвыкла ад яго. Дома ніхто і не ўспамінаў пра імя, а на людзях была Харытоніха — і ўсё...

Цмокнула Колю ў лоб, адправіла ў сад назібараць груш.

— Гэта ж камбайн сапсаваўся... — пачаў апраўдацца за спазненне Кухарчык. — А сонца, бачыш, як смаліць — грэх, каб тэхніка прастойвала ў такі час.

— Ды я нічога... — слаба ўсміхнулася Харытоніха.

— А ў цябе ўсё гатова? Я малога сюды захапіў — адбівацца пачаў ад рук без жаночага вока... — нібы не знаходзіў пра што гаварыць Сямён. — Зоні, старэйшай дачцы, напісаў... Пад'едзе з мужам увочень пагасціць, тады ўжо і вечарынку

не гэта цікавіць Кухарчыка: яно дробязнае, мізэрнае...

Чужыя клопаты чужога чалавека... З гэтага дня ён павінен стаць ёй родным і блізкім, яго клопаты будуць і яе клопатамі.

Але ці стануць?

— Ну што — пойдзем?

Пайшлі ў хату. Краем вока заўважыла Харытоніха, як адхіснуўся ад шыбы твар Насцечкі.

Сямён даў цераз парог «Дзень добры!», працягнуў руку Піліпу і Насцечцы. Тая сунула свае ў ваду, быццам мыла пасуду, і толькі кінула ў адказ.

— Падсоб чалавеку! — коратка загадала яна Піліпу.

Кукса рыйком, вельмі ахвотна ўстаў з-за стала, ухапіўся з другога боку куфра. Харытоніха ўзяла клунак з падушкай.

— Казаў жа: не трэба нікага барахла браць, веё ў мяне ёсць. Дык не ж, пасвойму... — гаварыў дакорліва, адступаючы з куфрам у сенцы, Кухарчык.

— То бывайце здаровы! — сказаў Куксу Кухарчык, як куфар паставілі на воз.

— Ездыце з богам, — адказаў той і не вытрываў, ухмыльнуўся.

Паселі спераду воза, паспушкаўши ногі да конскага хваста. Харытоніха ўзяла на калені Колю. Яна адчуваала сябе няёмка, быццам пад сотні вачэй адразу, баялася варухнуць галавой і толькі кідала



справім — ўсё заадно. А цяпер, я ж кажу, няма калі ў гулі пускацца.

— Добра, Сямёнка, я ж нічога...

Сямён абышоў воз, пастукаў нагою па ступіцах, перачапіў вышэй атосу на адной аглоблі, стаў папраўляць салому ў возе. А яна ў неразуменні глядзела на ўсё гэта, намагаючыся ў памяці ўхапіцца за нейкі сказ, нейкую думку, а тая ўцякала, выслізвала, як вужака... «Адаб’ецца ад рук без жаночага вока... Адаб’ецца... Без жаночага вока»... Ёй зрабілася страшна. Страшна ад того, што яна не апраўдае давер гэтага чалавека, падвядае яго. «Хай бы лепш не было гэтага хлапчука... Хай бы не было...».

— Як тут у вас — не пабіў у калгасе збажыны град? У нас дык трошкі захапіў з краю... Мо гектараў два, халера на яго, выбіў... А жыта было, жытало!

— Не ведаю, Сямёнка, дальбог... Яблыкі ў нас трохі папсаваў... Плямы чорныя паробяцца, не будзе ўжо той цвяны... — яна змоўкла, сама адчуўши, што

касая позіркі па баках і на Сямёна. Што чакае яе з гэтым чалавекам?

На павароце з двара куфар калыхнуўся, клунак з падушкай з'ехаў у пыл.

— Дай ключ! — саскочыў Сямён з воза, рашуча працягнуў да яе руку.

Харытоніха сцялася ў камячок, падала ключ, жаласліва заміргала. Ад Сямёна нібы праменілася нейкай ўладарнай сіла, не падпрацавацца якой проста быўло немагчыма.

Сыта, задаволена гэкнуў куфар, глынуўши клунак. Сямён абыякава аббіў руку ад пылу і ўзлез на воз.

Каб на іх ліх... Зноў слёзы...

— Но-о, ідзеш, як спутаны!

Харытоніха ўздрыгнулася ад выгуку Сямёна. Кухарчык круціў лейцамі і кідаў на Юзэфу быстрыя позіркі, нібы прыцэньваўся.

Жанчына раптам успомніла, што сёння яшчэ нічога ў рот не брала. І пад лыжачкай засмактала, заныла ад голаду, як у хворай, што пайшла на папраўку.

# ЗАЎСЁДЫ РАДАСЦЬ

У «Работніцы і сялянкі» шмат сяброў, якія шчыра рассказаюць пра свае радасці і нягody, раскрываюць самыя запаветныя мары, імкненні. Пішуць пра харошых людзей. Вось адно такое пісьмо.

«Мне хочацца напісаць пра нашу радасць. Леташні год быў як для мяне, так і для ўсёй змены годам вялікіх поспехаў,— піша дзяжурная па вакзалу станцыі Гомель Ганна Антонаўна Харкова.— Мы атрымалі ад будаўнікоў цудоўную білетную залу, такую, што аж душа радуецца!

Я—начальнік змены камуністычнай працы. Змена наша з усімі заданнямі паспяхова справілася. Мне і Т. Н. Майсеенка прысвоілі ганарове званне ўдарніка камуністычнай працы. Апрача гэтага, я ўдастоена звання «Лепшая дзяжурная па вакзалу» і атрымала грамату ЦК прафсаюза, значок «Выдатнік сацыялістычнага спаборніцтва».

У 1965 годзе думаем яшчэ лепш працаваць, каб пасажыры былі задаволены нашым абслугоўванием, гаварылі толькі «дзякую».

Працаваць так, каб сагрэць людзей сваёй дабратой! Каб ины засталіся задаволены і толькі добрым словам успаміналі тых, хто дапамог ім,—вось пра што марыць гэтая жанчына. Бо ўдзячнасць людзей—найялікшая ўзнагарода.

Шмат гадоў сумеснай работы звязвае ветэрана чыгуначнага транспорту Людвігу Адольфаўну Сядзінкіну з парамвознікамі Аршанскаага дэпо імя Заслонава. Нядаўна ёй споўнілася 75 гадоў, і таварышы па работе цёпла павіншавалі пенсіянерку, паднеслі шмат падарункаў. Людвіга Адольфаўна піша:

«Я хачу, каб пра добры, дружны калектыв паравознікаў станцыі Орша ведалі ўсе ў рэспубліцы».

Сярод нас многа добрых людзей, якія шчодра дараць усім цяпло сваіх сэрцаў. Асабліва шмат рэдакцыя атрымлівае пісьмаў са словамі шчырай падзякі людзям у белых халатах. «Група хворых, якія прыйшлі лячэнне ў Варвары Уладзіміраўны Плавінскай у Мінскім пісіханеўралагічным дыспансеры, глыбока ўдзячна ёй за чуласць і дапамогу»,— піша Н. Казлоўская. А Уладзімір Іванавіч Мяшнін з Сененскага раёна просіць падзякаў працэ часопіс медсёстрам Лілі Васільеўне Мазола, Юліі Іосіфаўне Лаўрыновіч і Лілі Рыгораўне Мацуганавай з Віцебскай абласной бальніцы. «Колькі сіл і працы паклалі яны, каб выратаваць мне жыццё! Колькі мацярынскіх клопатаў і ўвагі праявілі да мяне! У цяжкім стане я паступіў у бальніцу, у хірургічнае аддзяленне. И толькі ўменне ўрачоў і добры дагляд вярнулі мяне да жыцця».

Такія пісьмы прыемна атрымліваць. А калі піша стары сябар, радасць падвойваецца. Адной з першых селькорак часопіса была Лукер'я Карпаўна Баравая. Яна, як і тысячи беларускіх работніц і сялянок, з прыходам Савецкай улады пацягнулася да новага жыцця. Пайшла ў лікбез і суседак павяла за сабою. У вёсках Дубровенскага сельсавета добра ведалі актыўістку Лукер'ю Баравую. Яна заўсёды была першай абаронцай жаночых правоў, іяцвёрдай яшчэ рукой выводзячы радкі заметак у «Работніцу і сялянку». У гады Айчынай вайны Лукер'я Карпаўна была адважнай сувязной партызанскага атрада. Шмат у гэтай жанчыне зайдзроснай упартасці, перакананасці, той унутранай сілы, якая не дae чалавеку спыніцца на паўдарозе. Цяпер Лукер'я Карпаўна персанальная пенсіянерка.

Як заўсёды, старая селькорка не можа змірыцца з недахопамі, якія псуюць жыццё людзям, не можа змірыцца з тым, чаго магло бы не быць, калі бы не абыякавалі, халодныя людзі. «Мы залячылі раны, якія нанесла вайна. Шмат чаго пабудавана ў Хоцімску. Але вельмі крыўдна, што дагэтуль жыхары пасёлка не маюць кінатэатра. Праўда, лічыцца, што кінатэатр ёсць, але ж туды страшна зайсці: вось—вось абаваліцца столь. Дом культуры таксама трэба рамантаваць. Абяцалі зрабіць рамонт яшчэ летас, але нават і не пачыналі».

Мы цалкам далучаемся да слоў Л. К. Баравой. Хоцімску пасялковаму Савету і Касцюковіцкаму райвыканкаму неабходна паклапаціца, каб хутчэй адрамантаваць кінатэатр і Дом культуры.



Дзесятні тон масла, сыру і іншых малочных прадуктаў даў звыш плана Віцебскі малочны камбінат.

На здымку: перадавая работніца камбіната Яўгенія Начыбава.

Фота Г. Усламава.

Прыносіць радасць людзям! Не таму, што гэтага патрабуе работа, а па душэўнай неабходнасці. У пісьме Н. Іванова з Віцебска піша: «У канцы мінулага лета я адпачывала ў санаторыі «Блонь» і сустрэла там добра, душэўнага чалавека. Гэта не ўрач, не медсёстра, а афіцыянтка Ніна Сямёнаўна Шалак, маладая жанчына, надзвычай чулая і ўважлівая да адпачываючых. На нашым стале заўсёды стаялі свежыя кветкі. Здаецца, што тут такога? Дробязь! Але яны радавалі, весялілі нас. Ніна вырошчвае кветкі ў сваім гародчыку, каб дарыць адпачываючым... Вось так чалавек можа амаль неўпрыкметку вельмі шмат добра грабіць для людзей. И я з санаторыя павезла памяць пра гэтую сладкую маладую жанчыну».

А ў пісьме калгасніцы К. І. Мандрык з вёскі Інаўка, што на Браслаўшчыне, свая трывога. «Я працую ў калгасе на палявых работах,— піша яна.— Мне 19 гадоў, вучылася я мала—скончыла ўсяго пяць класаў. Вельмі хочацца вучыцца далей, а школы вячэрнія у нас няма. Дрэна і тое, што моладзі няма дзе правесці свой адпачынак: клуб даўёка, зімою нялёгка дабраца туды». Гэта слушны папрок Браслаўскому райкому камсамола і праўленню калгаса, якія не дбаюць пра маладых працаўнікоў! Хочацца спадзявацца, што і Браслаўскае районнае таксама не застанецца ўбаку, і ў вёсцы Інаўка (або паблізу ад яе) будзе адкрыта вячэрняя школа сельскай моладзі.

У мінулым годзе часопіс «Работніца і сялянка» правёў завочную канферэнцыю чытачоў. Многія чытачы прынялі ў ёй удзел. Рэдакцыя ўдзячна тым, хто адгукнуўся на яе пытанні, ўдзячна за ўсе добрыя пажаданні, істотныя заўвагі.

Шмат розных пісьмаў прыходзіць у рэдакцыю. И гэта вельмі добра! Толькі шкада, што некаторыя чытачы не ўказваюць сваіх прозвішчаў і адресаў, хоць пісьмы такія, на якія неадкладна трэба адказаць. Але ж куды рэдакцыя павінна адрасаваць сваю параду? Як памагчы чалавеку, калі няма яго адресу?

Вельмі просім вас, дарагія чытачы, пішице нам, мы чакаем ваших пісьмаў!

## ЦЁЦЯ УЛАДЗЯ

Есць імёны, што на ўсё жыццё застаюцца ў сэрцах і памяці людзей, якія добра іх ведалі або хоць аднойчы з імі сустрэліся.

Такой была цёця Уладзя — Уладзісла ва Францаўна Луцэвіч, чалавек адкры тай душы і вялікага сэрца, актыўны грамадскі і культурны дзеяч, шчыры сябар і верны спадарожнік у жыцці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.

Нарадзілася Уладзіслава Францаўна ў 1891 г. на Ашмяншчыне. Бацькі яе — простыя сяляне, не мелі сродкаў, каб даць дачцы адукцыю, і таму Уладзіслава Францаўна ўласнымі сіламі пракладае дарогу ў жыццё.

Атрымаўшы экстэрнам сярэднюю адукцыю ў Вільні, а затым скончыўшы педагогічныя курсы ў Варшаве, Уладзіслава Францаўна на працягу 34 гадоў працуе на ніве народнай асветы: да Каstryчніка — настаўніцай-выхавацельніцай у Вільні (1908—1915 гг.), затым у дзіцячым паказальнім ачагу для дзяцей-бежанцаў з Беларусі ў Маскве (1915—1916 гг.), у дзіцячых дамах у Смаленску і Палацку.

Працууючы ў Вільні, Уладзіслава Францаўна вяла актыўную работу ў нелегальных гуртках сярод працоўнай моладзі, за што ў 1909—1911 гг. двойчы судзілася адміністрацыйным парадкам.

Шчыры прыхільнік беларускай мовы і літаратуры, Уладзіслава Францаўна дапамагала распаўсюджваць друкава-

нае беларускае слова ў народзе, разносячы кніжкі па розных беларускіх паветах і мястечках. Яна сама ўспамінала: «У нядзелю ці ў іншы вольны дзень прыходзілася пераходзіць з месца на месца, пераносіць беларускія газеты, календары, кніжкі. Часта маім кампаньёнам і памочнікам у гэтай справе быў Янкі Купала».

Зараз, праходзячы па залах музея Янкі Купалы, мы ні на хвіліну не забываём цёцию Уладзю — вернага спадарожніка, друга і дарадчыка вялікага пазта пры жыцці, а пасля яго смерці — арганізатора і стваральніка гэтага цудоўнага помніка народнаму песняру.

Стварэнню музея Уладзіслава Францаўна аддала ўсё сваё жыццё, усе сілы, здароўе, нястомную энергию.

Сціплы дом цёці Уладзі, дзвёры якога ніколі не зачыняліся і пры жыцці Янкі Купалы, заўсёды шырока і гасцінна быў адчынены для ўсіх: пісьменнікай і мастакоў, артыстаў і кампазітараў, знаёмых і незнаёмых, вучняў, студэнтаў, працоўнай моладзі. Яна ніколі не выпускала з дома ніводнага чалавека, не пачаставаўши яго, не сказаўши яму добра га слова. Чуяя і сардечная, цёця Уладзя заўсёды думала аб іншых і вельмі мала думала пра сябе. Таму, магчыма, заўчасна і згарэла яе душа на працы.

З нейкай уласцівай толькі ёй цеплынёю і ўвагай адносілася цёця Уладзя




асабліва да тых людзей, якія зазналі ў жыцці гора. Няхай гэта быў і мала знаёмы ёй людзі, але яна ўсяляк дапамагала ім, падтрымлівала ў цяжкую хвіліну, знаходзіла цеплыя слова суцяшэння і парады.

Толькі той, хто сам у жыцці многае зазнаў, можа так па-чалавечаму аднесціся да другога.

Вось пяць год ужо, як няма з намі Уладзіславы Францаўны. Але мы заўсёды будзем адчуваць яе побач, сярод нас, гэтага нястомнага і сціплаага працяўніка, арганізатора і стваральніка купалаўскага музея, чалавека, які ўсё жыццё аддаў людзям.

Т. ТАРАСАВА,  
навуковы супрацоўнік літаратурнага  
музея Янкі Купалы.

## ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Францішак Багушэвіч з'яўляецца першым пасля Паўлюка Багрыма народным песняром, паэтычны талент якога непадзельна належыць працоўным людзям. Аўтар «Дудкі беларускай» (Кракаў, 1891; другая кніга вершаў Багушэвіча «Смык беларускі» выйшла ў Пазнані ў 1894 г.) пераканаўчы давёў, што пісьменнік толькі тады мо-

жжа ўзняцца да вяршынь са-прайднай мастацкай творчасці, калі ён арганічна зліты з народам і яго жыццём. Эпоха, у якую жыў Багушэвіч, была цяжкая і складаная. Гэта былі часы ломкі гнілых прыгонніцкіх устойяў і, парайнаўчы, шпаркага развіцця капиталізму на Беларусі. «Вызваленія» ад прыгонніцтва сяляне па-ранейшаму заставаліся, паводле азначэння У. І. Леніна, «ніжэйшым» саслоўем, падатным быдлам, чорнай косцю, з якой здзекавалася пастаўлене памешчыкамі начальства, выкалачвала падаткі, біла розгамі, пускала ў ход руکі і нахабнічала» (Творы, т. 17, стар. 65, выд. 4).

Вось у якіх грамадскіх умовах высіпяваў паэтычны талент Ф. Багушэвіча, светапогляд якога склаўся ў эпоху 1860 гадоў, пад жывым уплывам Бялінскага, Чарнышэўскага, Нікрасава і Шаўчэнкі.

Паэзія Багушэвіча — глубока народная па сацыяльнай сутнасці, паэтычнай манеры пісь-

ма і мастацкіх сродках адлюстравання тыповых з'яў тагачаснага жыцця працоўных людзей беларускай вёскі. Багушэвічаверш, глубокі па думцы і прости па форме, вызначаеца, перш за ўсё, натуральным фольклорным прастатой, яснасцю і гранічнай дакладнасцю народнай вобразнай мовы, якая па сваёй унутранай сутнасці з'яўлялася рэзкай процілегласцю мове дваранскіх эстэтаў ад літаратуры. Да статкові перачытатца такія праграмныя вершы паэта, як «Мая дудка», «Бог не роўна дзеле», «Кепска будзе», «Дурны мужык, як варона», «Гора», «Калыханка», «У судзе», «Думка», «Мая хатка», «Панская ласка» і шмат іншых, каб наглядна ў гэтым пераканацца. Скажам заадно, што вершы гэтага ўваходзяць у залаты фонд беларускай класічнай паэзіі XIX стагоддзя і кладуць пачатак крытычнага рэалізму, як творчага метаду літаратуры. Час ішоў, і ім суджана было стаць класічным узорам для наступных пакаленняў пісьменнікаў.

Прыгадаем хораша напісаны праграмны Багушэвічаверш, назву якому дала зусім процілеглая па сэнсу прыказка

«Дурны мужык, як варона». Паэтычнае ідэя гэтага, можна сказаць, паэтычнага маніфеста сялянскага дэмакрата заключаеца ў тым, што свядомасць забітага катаржнай працай на дармаедаў працоўнага чалавека адстae ад реальнага стану праўды жыцця, і ён не можа ўзняцца да ўсведамлення таго, што з'яўляеца творцам усіх багаццяў на зямлі, якія гвалтам прысвоілі сабе яго прыгнятальнікі. Як жа тут не галасіць і не «біць у звона», што «дурны мужык, як варона»?

«Глядзі! Горы паразрыты, А чыгункай свет авбіты: Усе з мужыцкай цяжкай працы, Усе едуць у палацы; У мужыка ж няма білета! Ці ж не дурань мужык гэта?»

Лёгка пераканацца, што так удала карыстацца народнай лексікай і фразеалогіяй, настойліва ўводзячы яе ў літаратурны ўжытак, мог толькі паэт, непарыўна звязаны з народам. Да Ф. Багушэвіча нікто так смела не ўводзіў ў беларускую літаратуру вобразную мову народных песен, казак, легенд, прымавак і прыказак. Роўных сабе ён не меў, і яго наватарская роля ў даным выпадку

падобная да ролі Тараса Шаўчэнкі ва ўкраінскай літаратуре.

Францішак Багушэвіч паўстает перад намі і як праніклівы, за-дышэўны лірык, песні якога былі сапраўднымі наватарствамі для тагачаснай беларускай лірычнай паэзіі. Яго цыкл «Песень» са «Смыка беларускага» вытрымаў самае суровое вы-прабаванне часам. Песні гэтая не страцілі сваёй эмаксыяналь-ной свежасці і той празрыста ясны паэтычны абаляльнасці, якія робяць іх сапраўднымі творамі славеснага мастацтва. Прыгадаем хоць бы пачатак паэтычнай імпрэсіі «Удава».

«Шуміць з горкі ручачек,  
Брызгі раскідае,—  
Плача ўдава сярод ночак,  
Вочкі выцірае.  
Ой, маркотная, ліхая  
Доля сірат-дзетак!  
Але горшай ўдавая,  
Як тых малалетак».

Нельга не адзначыць яшчэ, з нагоды светлай памяці паэта, яго самаахварную барацьбу за грамадзянскія права беларус-кай мовы, афіцыйна не прызна-най тады, як мовы літаратур-ной і органа душы цэлай нацыі. Абарона паэтам роднай мовы была ў туу эпоху абаронай на-рода і яго нацыянальнай куль-туры. Родную мову прыходзіла-ся абараняць не толькі ад цар-скіх ганіцеляў свабоды і на-цыянальнай культуры, але і ад «дамарослых» ніглісташ, якія цураліся свайго народа, яго ба-гатай духоўнай спадчыны і не-паўторных скарбы вуснай на-роднай паэзіі абразліва назы-валі «дзеравеншчынай». Невы-падкова Багушэвіч заклікаў «не пакідаць роднае мовы, каб не ўмерлі! Пазнаюць людзей,— казаў ён,— ці па адзеякі, якую хто носе, а то ж гаворка, язык і ёсьць адзежа душы...»


Вялікая Каstryчніцкая рэва-люцыя ўпершыню ў гісторыі беларускага народа дала яму дзяржаўнасць і стварыла ўсе неабходныя ўмовы для самага магутнага, шырокага роскві-ту яго нацыянальнай культуры і роднай мовы. Сацыялістыч-ная рэвалюцыя навечна выбаві-ла з няволі і цемры апетага Багушэвічам няшчаснага мужыка, які не ведаў «чым-то дзеецца на свеце, што не роў-на дзеле бог?»

Яна выратавала ад сацыяль-ной згубы і туу бедную Багу-шэвічаву ўдоўку, што «павек-векаў» аплаквала сваю безна-дзейную долю.

Францішак Багушэвіч унёс вялікі творчы ўклад у беларус-скую рэалістычную літаратуру мінулага стагоддзя. Ён шмат зрабіў для мастацкага развіцця беларускага народа і станаў-лення яго грамадзянскай, на-цыянальнай самасвядомасці.

За гэта чесць і слава паэту ў дзень яго 125-годдзя.

Сцяпан МАЙХРОВІЧ



Станіслаў ШУШКЕВІЧ

## Ліса едзе на кірмаш

Тры стракатыя шашкі  
У воз запрэгліся цяжкі,  
Аж рыпіць атаса,  
Звоніць бома пад дугой,  
А на возе ліса  
Злосна тупае нагой:  
— Гультаі ж вы, вазакі,  
Што ж вы так марудзіце!!  
Дам вам пугай пад бакі,  
Спрытна бегаць будзеце.  
Хоць ты колы злезь ды змаж,  
Так скрыпяць, рассохліся.  
На курыны торг-кірмаш  
Мы напэўна спознімся..  
Як рванулі шашкі  
Цераз поле па раплі  
Ажно падаюць мяшкі,  
Ажно пыл пыліць.  
Кажа рыжая ліса:  
— Мо патрапім у пару!..  
Накупляю я аўса,  
Куркам кашы навару.  
Запрашу гасцей,  
Пасаджу за стол,  
Няхай ходзяць часцей  
Да мяне ў лісіны дол.  
Як рванулі шашкі  
На курыны кірмаш,  
Ажно воз цяжкі  
Падкідала наўсцяж.  
Імчаліся па шашы,  
Кожны тупаў і спяшыў,  
А на тым кірмашы  
Ні жывой душы,  
Гусі, качкі, кураняты  
Паўцякалі ад кудлатых.

## Розга і венік

З галінак бярозавых  
Венік вязалі.  
А розга адна  
Ганарыста сказала:

— Я самая пышная,  
Самая ўвішная!  
Не буду я звязвацца  
З розгамі іншымі.

Сама сабе славы  
Здабуду багата:  
Адна падмітаць буду  
Сенцы і хату.

Пыхлівая розга  
Уесь ранак старалася —  
Ледзь не ламалася,  
З сіл выбівалася.

Была пад канапай,  
Была пад сталом.  
А толку! Кот лепей  
Падмёў бы хвастом.

Выручыў венік  
Не ганарысты:  
Ён за хвіліну  
Падмёў хату чыста.

Нарэшце і розга  
Работу знайшла:  
Курэй ганяць з градак  
З Алёнкай пайшла.

Мал. В. Ціхановіча.



# Чаму Алёнка засцялася без

...На заводзе і ў інтэрнаце ўсе любілі Марыйку. З ёю кожнаму было неяк лёгка і весела, і думалася, гле-дзячы на яе, што ўсе людзі добрыя, а калі і ёсць дрэнныя, то яны дзеся-ці...

І калі Марыйцы мінула дваццаць гадоў, прыйшла да яе пара кахання і сустреч з каханым. На заводзе з'явіўся новы рабочы-рамонтнік. Уладзімір Зялёнка, як толькі ўбачыў Марыйку, так і не зводзіў з яе вачэй. Як цень хадзіў за дзяячынай. Валодзя быў ветлівы і ўважлівы да Марыйкі. Два гады працягвалася гэта прыгожае, пышчотнае каханне, і Марыйка думала, што яна самая шчаслівая на свеце і шчасцю яе не будзе канца... І яна не ўтварала ні ад каго сваё каханне да Валодзі. Так, кахала яна моцна, беззапаветна, як можа кахаць дзяячына ў першы раз.

Аднойчы, прыйшоўшы дадому ў інтэрнат, Марыйка расказала сябровым, што Валодзя пазнаёміў яе са сваім бацькам Барысам Львовічам Зялёнкам. Ён сліпы, інвалід 1-й групы і за ім патрэбен уважлівы, пастаянны дагляд. Маці Валодзі—Дора Джазефаўна—чамусьці жыве ў Сімферопалі з другім сынам, Іосіфам. І таму атрымліваецца, што Валодзя адзіны

сын і толькі ён, Валодзя, абавязаны клапаціцца пра бацьку.

Надышла вясна 1961 года. Марыйка і Валодзя па-ранейшаму часта бывалі разам, хоць Валодзя ўжо займаўся ў тэхналагічным інстытуце, пакінуўшы работу, а Марыйка працавала на сваім заводзе.

Сям'я Зялёнкі перасялілася са старога барака ў новы дом па вул. Амуратаўскай, дом № 2, кв. 16. Два пакоі з асобнай кухняй і ўсімі выгадамі чакалі сапраўднай гаспадыні. І вось з'явілася і гэта гаспадыня. Валодзя прывёў у сакавіку 1961 года ў дом Марыйку, сказаўшы ёй: «Вось наша сям'я і разам. Пачынай гаспадарыць, мая мілая жоначка»...

Даўно чакала гэтага дня дзяячына. Праўда, ёй хацелася адзначыць сваё шчасце, як прынята, вяселлем. Ёй хацелася пайсці ў ЗАГС у белай шлюблай сукенцы, з маленькой фатой на галаве, з букетам кветак у руках... На яе просьбу схадзіць у ЗАГС Валодзя моцна прытуліў каханую да сваіх грудзей, пацалаваў яе: «Мілая Марыйка, няўко ты не верыш майму каханню на ўсё жыццё? Вер мне, я ж камсамолец, ды і бацька мой камуніст. Мы не дадзім цябе ў крыўду.... А што датычыць ЗАГСа,

то не могу я зараз гэта аформіць, таму што мяніе адразу возьмуць на тэрміновую службу ў армію... У такім разе па закону ты павінна будзе даглядаць майго бацьку-інваліда... Прыйшло пісьмо і ад маці Валодзі. Пісала, што ЗАГС не ўцячэ ад іх, а вось інстытут можна не закончыць, калі возьмуць у армію.

Паверыла Марыйка добрым, ласкавым словам Валодзі і яго бацькі. З'ездзіла яна з Валодзем да свайгі маці ў вёску і там згулялі вяселле, скрыўшы ад маці тое, што не аформілі яны сваю сям'ю. Не хацелася замучаць старую маці.

Маладажоны, як усе іх называлі, зажылі шчасліва. Хоць шмат клопатаў абрушылася на маладую жонку, але яна добра спраўлялася і на заводзе і дома. Клапатлівая, акуратная, эканомная была Марыйка. Заўсёды ў кватэры панаўпарадак, было чыста, утульна, быў смачны абед, вячэра, снеданне. Не маглі нахваліцца Валодзя і яго бацька сваёй гаспадыні. Усе суседзі добра гаварылі пра Марыйку, многія зайдзросці Валодзю.

...У кастрычніку 1962 года нарадзілася дачка Алёнка. Шчасцю маці і бацькі не было межаў. Радаваўся ўнучкы і дзядзюля, усё пытаўся, на



Кадр з кінафільма «Бывайце, хлопчыкі!».

Майскай ноччу 1887 года ў вялікай цытадэлі Шлісельбургскай крэпасці ўзышлі на эшафот былыя студэнты Пецярбургскага ўніверсітэта Аляк-

сандр Ульянаў, Пётр Шавыроў, Васілій Асіпанаў, Васілій Генералаў і Пахомій Андрэюшкін.

«Апошнім месяцамі жыцця і рэвалюцыйнай работы Аляксандра Ульянава — брата У. І. Леніна — і таварышаў яго па барацьбе прысвечана новая мастацкая кінаапесць «Пакараны на світанні», якая створана рэжысёрам Яўгеніем Андрыканісам на кінастудыі «Масфільм» па сцэнарью А. Нагорнага, Г. Рабава і А. Хаданава. У ролі Аляксандра Ульянава здымалася малады акцёр тэатра Імія Ленінскага камсамола Вадзім Ганшын. Гэта яго дэбют у кіно.

\* \* \*

Жывую цікавасць выкліча ў гледачоў і новая работа беларускіх кінематографісташт — мастацкая кінакарціна «Праз могілкі», паставлена рэжысёрам Віктарам Туравым па матывах аднайменнай аповесці Паўла Ніліна.

Фільм адлюстроўвае герайчную старонку жыцця беларускага народа. Ён расказвае пра тое, як у гады Вялікай Айчыннай вайны непакораныя савец-

кія людзі згуртаваліся ў партызанская атрады, набі помніцікі ненавіснаму ворагу. У вобразах галоўных герояў карціны ўвасоблен герайм савецкага народа, яго нязломная воля да перамогі.

Ролі ў фільме выконваюць акцёры Елізавета Уварава, А. Балакін, В. Мартынаў і іншыя.

\* \* \*

Кроў, аддадзеная за рэвалюцию, не праліваецца дарэмна, яна ніколі не будзе забыта. Лю-

дзі, якія герайчна загінулі за справу рэвалюцыі, застаюцца жыцьць, рэвалюцыя непераможная! Вось ідэя новай шыроказроканней кінакарціны «Я — Куба», якая створана творчым калектывам кінастудыі «Масфільм» сумесна з кубінскімі кінематографістамі. Паставіў фільм рэжысёр Міхаіл Калатозаў па сцэнарію Яўгенія Еўтушэнкі і маладога кубінскага паэта Энрыка Пінеда Барнета.

Савецкія кінематографісты некалькі разоў сустраналіся з



Кадр з кінафільма «Міцеліца».

0

# ЭКРАН

# бацькі

каго падобна, ці прыгожая. Любоўна даглядаў малую і малады бацька, але паколькі перайшоў ён ужо на пяты курс інстытута, пачаў усё часцей гаварыць жонцы: «Машанька, трэба было б падумаша пра тое, каб Аленцы пабыць у бабулі ў вёсцы, на свежым паветры. Да таго ж мне будзе больш часу на падрыхтоўку да экзаменаў і дыпломнай работы». Паверыла мужу Марыйка—сабрала ўсе пажыткі для сябе і дзіцяці, узяла разлік на заводзе (не маглі ж ёй дактор водпушк на ўсё лета) і паехала да маці, у вёску.

Правёўшы жонку і дачку ў дарогу, Валодзя часта пісаў ім, усё прасіў жонку берагчы сябе і дачку. Пісаў, што вельмі сумуе па іх, што хутка прыедзе таксама ў вёску. Але так і не сабраўся прыехаць...

А потым пісьмы перастаў пісаць. Марыйка хвялявалася, чакала, а потым сабрала і паехала з Аленкай у Мінск.

Вось ужо і знаёмы дом, паднялася на другі паверх, пазваніла. Адчыніліся дзвёры і ўваход загарадзіў Барыс Львоўч:

— Ты чаго прыехала, цябэ тут ніхто не чакае... Уладзімір ажаніўся і жыве з законнай жонкай. Яна адуд...

каваная ў яго, не тое, што ты...  
Як бізуном па твары сцяблі гэтыя страшэнныя слова Марыйку.

Суседзі не верылі таму, што здарылася. Бедную жанчыну з дзіцем запрасілі да сябе, спрабавалі ўчэшыць як маглі.

Потым Марыйка паехала ў інстытут да Валодзі. Не памятае яна, як увайшла ў інстытут, як расказала ўсё сакратару камсамольскай арганізацыі. Уладзімір не адмаўляў, што ў верасні 1964 года зарэгістраваў свой шлюб са студэнткай чацвёртага курса гэтага ж інстытута Шведавай Людмілай Фёдараўнай. Сказаў усё гэта Уладзімір сваёй жонцы Марыі з нейкай пагардлівасцю, не спытаўшы, як дачка, дзе яна, ці здаровая.

Сустрэлася Марыйка з Людмілай. Са слязмі расказвала яна, як добра жылі яны з Валодзем, як какаў ён яе і Аленку. Але Людміла глядзела на Марыйку ганарыста, а потым заяўляла:

— Вы ж былі незаконнай жонкай. Я—законная яго жонка!..—і пайшла, нават не апусціўшы ад сораму гававу.

Вярнулася дадому, да суседзяў Марыйка з нейкім акамяньелым сэрцам, ужо не магла плакаць, і ад гэтага яшчэ больш было горка. Паколькі не было дзе жыць з дзіцем, пачаліся клопаты пра жыллё. Вярнуцца да маці ўжо яна не магла, бо маці паехала жыць да другой дачкі.

За Марыю ўступіліся суседзі. Напісалі скаргу пра бесчалавечнасць абодвух Зялёнкаў. І прокурор Фрунзенскага раёна г. Мінска тав. Балашоў абавязаў іх упусціць у дом Марыю. Пасялілася ў кватэры Марыйка, пачаліся клопаты аб работе, аб яслях

для Аленкі. І тут памаглі добрыя людзі: сакратар райкома партыі Барабанава, юрист па ахове мациарынства і дзяцінства. У гэты ж час было аформлена праз народны суд і спагнанне аліментаў на Аленку з яе бацькі. Суд прысудзіў пакуль з сумы стыпендыі Уладзіміра па 15 рублёў у месяц. Потым, калі Уладзімір закончыць інстытут і будзе атрымліваць больш, сума сродкаў на ўтриманне дзіцяці будзе павялічана.

Марыйка працуе ўжо—Аленка на-ведвае дзіцячыя яслі. Рэдка бацька людзі слёзы на вачах Марыйкі. Але яна неяк панікла, стала старэйшай, яе вочы больш не ўсміхаюцца, яна ўжо не верыць, што можа быць ка-ханне і шчасце.

Пакрыўджана Марыйка і на грамадскасць інстытута: нікому нават у галаву не прыйшло асуздзіць подлы ўчынак студэнта Уладзіміра Зялёнкі. Усе толькі пацепвалі плячыма, стрымана ўсміхаючыся, відаць, мяркуючы, што будучы інжынер не такі ўжо злачынца...

А ці так гэта? Хіба, апрача законаў ЗАГСа, няма яшчэ закона прыстойнасці, высакароднасці, сумлення?

Паўстае пытанне: чаму адабралі ў Аленкі бацьку? Чаму дзіця, успамінаючи пра бацьку, разводзіць ручкамі, азіраеца вакол і ляпеча: «Таты няма, няма» і глядзіць у очы маці. Што скажа Марыя, калі Аленка падрасце і пойдзе ў школу? Як і многія падобныя да яе маці, са слязмі скажа дачэ, што яе тата памёр... І гэта пры жывым бацьку, які так подла ашукаў родную дачку.

Няма апраўдання і Людміле Шведавай. Гавораць, шчасце, якое пабудавана на горы іншага, недаўгавечнае...

А як думаюць чытачы пра гэту гісторыю?

А. ДУЛЕВІЧ,  
юрист па пытанню аховы  
мациарынства і дзяцінства.



Кадр з кінафільма «Я — Куба».

Фідэлем Кастро, які вельмі ці-  
кавіўся фільмам.

лася ў гады яго юнацтва, з  
пункту гледжання сучаснасці.

\* \* \*

На экраны рэспублікі выпускаюцца таксама іншыя работы масфільмаўцаў. Сярод іх ма-  
стаккая кінааповесць «Бывай-  
це, хлопчыні!», знятая рэжысё-  
рам Міхailам Калінам паводле  
аднайменнай аповесці Б. Балтэ-  
ра. Гэты фільм — погляд наша-  
га сучасніка на падзеі 30-х га-  
доў, расказ чалавека, які доб-  
ра ведае, што чакае герояў,  
ацэнывае ўсё тое, што адбыва-

А вось што расказвае пра  
свой фільм «Мяцеліца» («Мас-  
фільм»), які створаны па маты-  
вах аднайменнай аповесці А. С.  
Пушкіна, рэжысёра-пастаноў-  
шчык Уладзімір Басаў:

— Наша карціна пра вялікае  
каханне чистых чалавечых  
сэрцаў, пра цэласнасць і непад-  
купнасць пачуццяў, шчырасць  
адносін, высакароднасць учын-  
ня.

## Дарагая рэдакцыя!

Працую я на станцыі Наваполацкі стрэлачніцай, а муж — трактарыстам саўгаса «Банонь». Жылі мы добра, нарадзілася ў нас дачка. Потым муж пачаў мяне рэўнаваць. Як даказаць яму, што ён не правы, я не ведала, май словам ён не верыў.

Тады я папрасіла яго сябра Анатоля Усоўскага, які працеваў на станцыі шчэпшыкам, наб той пагаварыў з мужам.

Што ён гаварыў, я не ведаю, але толькі пасля гэтай размо-  
вы стала яшчэ горш. Мы з мужам разышліся.

Зараз я даведалася, што гэта Анатоль Усоўскі «па-пря-  
цельску» разбурыў нашу сям'ю. Ён гаварыў на станцыі сваім  
сябрам Глаздоўснаму Алегу і вагаўшыцы Карпавай Ніне пра

майго мужа:

— Я пасмяяўся, а ён павертыў.

А ў дачкі майе не стала бацьку.

Дарагая рэдакцыя, я вельмі прашу вас, надрунуйце маё  
пісьмо. Можна на яго адгукніцца людзі, падкажуць, што мне  
рабіць.

Саўгас «Банонь».  
Віцебская вобласць.

Ніна ГАСПАДЗЕНКА

## „РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА“ ДАЛАМАГЛА

У рэдакцыю звярнулася по-  
вар становай № 11 Полацкага  
гархарчпрамгандлю Р. С. Паль-  
чэускай. Жанчыну пакрыўдзілі.  
У той час, як яна была цяжар-  
ная, яе перавялі на ніжэйап-  
лачаваемую работу. Пісьмо  
Пальчэускай рэдакцыі даслала  
ў Рэспубліканскі камітэт праф-

саюза работнікаў дзяржгандлю і спажыўкааперацыі. Нядайна  
мы атрымалі пісьмо ад Р. С.  
Пальчэускай: «Паважаныя та-  
варыши, — піша яна, — дзякую  
за дапамогу. Мне аднавілі шо-  
сты разрад і зрабілі пераразлік  
за ўсё месяцы майі цяжар-  
насці».

## Мужчына пачынаеца ў дзяцінстве

Педагагічна няўдача! Яна можа прыняць выгляд самага звычайнага сыштка па рускай мове, у якім на старонцы пад назыв «Кантрольны дыктант» рассыпаліся па фіялетавых радках чырвоныя стрэлы-маланкі—сігнал небяспекі! Памылкі... Яны могуць, няма чаго грахі таіць, быць і вынікам нейкіх метадычных пралікаў настаўніка. Але часе за ўсё іншую аснову маюць памылкі ў дыктанце або ў кантрольнай работе па алгебры. За кожнай з іх—ніярэдка прапушчаны ўрок, нівыкананае заданне, «забытая дома» ручка, «дрэнныя» сябры... І ў той жа час аўтар дыктанта або кантрольнай работы па алгебры—звычайны, а гэта значыць, дапытлівы, жававы хлопчык, нечы сынок, надзея сям'і, гонар маці...

Шчаслівая мама вераснёвым ранкам адвяла яго ў школу. Першыя вучэбныя дні, першыя поспехі. Яны радуюць, абдужаюць надзеі...

А час ідзе, мняюцца ў дзяцей назывы падручнікаў. Колішнія першакласнікі ўжо не маюць патрэбы ў штодзённай апецы, многае ўмеюць рабіць самі.

Бацькі тым часам успамінаюць, што даўно не былі ў школе, што нічога не ведаюць пра інтерэсы і захапленні

У майстэрні школы-інтэрната № 1 г. Мінска.  
— Навастры мае канькі,—просіць Тамара Талічава Мішу Стрыга.

Фота Д. Прэса.



свайго сына, пра яго сяброў, а пра яго вучэнне мяркуюць толькі па табелі, які хлопчык, назавём яго хоць бы Віця, прыносіць у канцы чвэрці на подпіс.

«Не густа ў цябе ў табелі!...— з дакорам ківае галавой бацька. Віця маўчыць. Ен ведае: трэба пацярпець некалькі хвілін, сумная цырымонія падпісвання табеля хутка скончыцца, і яго, Віцию, пакінуць у спакоі. Атрымаўшы, нарэшце, падпісаны бацькам табель, Віця задаволена ўсміхаецца.

І не толькі таму, што выканоў школьнае патрабаванне і што можна будзе зрабіць справаздачу перад класным кіраўніком. Сам таго часам не ўсведамляючы, Віця ўспрымае бацькоўскі подпіс у табелі, як індульгенцыю за ўсё ўпушчанае ў чвэрці. У Віці ёсьць цяпер апраўданне для сябе і довад для педагогаў: бацька і маці пра школьнія справы ведаюць! І вось «двойка»! Яна ў класным журнale, як балочы зуб. Яна ў дзённіку, як заклік да бацькоў: «Увага! Сыну цяжка. Яму трэба памагчы...» І бацька Віктара прыйшоў у школу. Ен доўга раіўся з педагогамі. І, вядома, не толькі пра супфіксы і флексіі, скланинны і спражэнны. Задумалася Васіль Паўлавіч. У іншым святле ўявіліся яму многія «свавольствы» сына, тыя незлічоныя «дробізі», якія самі па сабе сапраўды нічога не азначаюць, але ўзятыя ва ўзаемасувязі неяк прадвызначаюць пункцірную лінію будучага харектару. За крыўымі літарамі, за радкамі, што скачуць уверх і ўніз, Васіль Паўлавіч убачыў нецярлівасць, няўседлівасць, недахопы волі. І ў гэтай думцы ён яшчэ больш умацаваўся, калі пабываў у суботу «незнарок» на школьнім вечары. Віктар не заўважыў прыходу бацькі і паводзіў сябе, як звычайна. Ен усяляк звяртаў на сябе ўвагу, храбрыўся, не танцеваў, а «бацаў чарльстон», усім сваім выглядам выказваў нездальненне з прычыны таго, што няма з кім «твіст ламаць».

Аднакласнікі і аднагодкі Віктара, хлопчыкі моцныя і стройныя, адчуvalі сябе ў гэтай зале вельмі добра. Яны танцевалі лёгка і спартыўна. А Віктар і яшчэ некалькі падлёткаў, такіх жа, як і ён, слабых фізічна, крыўляліся. Васіль Паўлавіч бачыў: шумлівасць сына і яго «сяброў»—маскіроўка. За ёю—смутак, нявер'е ў сябе.

...І вось назаўтра раніцай, на світанкі, бацька весела гаварыў зусім соннаму і, вядома, здзіўленаму сыну: «Весялей, Віктар, хутчэй уставай! Імя ў цябе—пераможца. Вось і трэба апраўдаць яго. На паляванне пойдзем...»

З таго дня, калі бацька, магчыма, упершыню сур'ёзна задумаўся пра асобу сына, да гэтага эфектнага пахо́ду ў лес з адзінай мэтай даць Віктару

магчымасць адчуць сябе моцным і дужым, зведаць радасць пераадоленых цяжкасцей, прайшоў нялёгкі для бацькі адрэзак часу. Ен пачаўся, вядома, звычайнай размовай з жонкай, шматлікімі ўзаемнымі абвінавачаннямі. Нездарма ж так часта гучалі слова: «Я даўно гаварыў...»

Гаварыць, безумоўна, трэба і з жонкай, і з сынам. Але адных размоў, нават самых эмациональных і разумных, мала.

Каб раз-другі заняць сына яркай справай, асаблівых намаганняў не патрабуеца. Самае цяжкае—будні. Каб сын рос валявым, мужным, ён павінен своечасова ўстаць, зрабіць зарадку, абцерціся халоднай вадой. Але для гэтага і самому трэба не прасыпаць. Каб сын прыбраў ся стала і памыў пасуду, падмёў падлогу, схадзіў у магазін, прыйшлося і бацьку самому памагаць жонцы, і не толькі памагаць, а з большай увагай адносіца да яе клопатаў. Словам, нялёгка даўся бацькам і сыну пералом у іх адносінах. Патрабавальнасць, і чуласць, і настойлівасць, і добры прыклад бацькоў... Азбучныя ісціны? Але аказалася, што нават у такой добраі сям'і, як у Васіля Паўлавіча, дзе ўвогуле—мір, лад, дастатак, усталіваць іх было нялёгка.

Спартрэбліся намаганні, воля, жаданне. І не толькі сёня, але і заўтра, і кожны дзень. Працэс выхавання няспынны...

Так Васіль Паўлавіч адкрыў новую старонку ў выхаванні сына. І вечарамі за столом, і ў агульных хатніх занятках, і на паляўнічых сцежках, ля вогнішча самі сабой узікалі размовы, якія прынята называць мужчынскімі і якія так патрэбны падлёткам у цудоўную і трывожную пару станаўлення харектару, пошукаў сябе, трывожнага чакання першага хвалючага пачуцця...

У часопісе для мамаў—і раптам расказ пра бацьку... Ці не дзіўна, праўда? Думаеца, не. У школе—настаўніца, дома—мама. А тата? Яго роля ў выхаванні павінна ўзрасці. Хлопчыкам часам праста неабходна мужчынская кампанія, мужчынскі ўплыў.

\*\*

Што і гаварыць добра, калі побач з хлопчыкам-падлёткам мужны, выскародаўны чалавек, працаўнік, словам, сапраўдны мужчына... А як быць там, дзе яго—бацькі, мужчыны—няма? На жаль, у жыцці ўсякае бывае...

Яшчэ зусім малыя былі дзецы, калі Елізавета Аляксандраўна Шаўрова, работніца фабрыкі «Камунарка», засталася без мужа. Ей, вядома, прыйшлі на дапамогу людзі, памаглі ўладкаваць дзяцей у школу-інтэрнат. У працы, у клопатах прайшоў час, прайшлі гады. І вось ужо Ігар, старэйшы сын Елізаветы Аляксандраў-

ны, скончыў восьмігадовую школу, працуе, працягвае вучобу вечарам. Наташа — сямікласніца, а самы малодшы — Юра — вучыцца ў 5 класе. У цяжкі ўзрост уваходзяць дзецы. Але ў маці няма падстаў для асаблівых хваляванняў. Проста яна, як і раней, уважліва сочыць за развиццем дзеци. Елізавета Аляксандраўна не праміне ніколі даць добрую параду, робіць усё, каб больш зблізіцца з імі.

— Інакш нельга, — гаворыць яна, — у гэтым я пераканалася на горкім вопыце. Юра, малодшы мой сын, даў мне добры ўрок. Дома мы заўсёды жартавалі з яго цікавасці да розных жучкоў і божых каровак. А Юра падрос і запісаўся ў заалагічны гуртак. Уесь вольны час хлопчык праціпаў на станцыі юннатаў. А дома гаворыць пра сваіх галубоў, арлоў, рыбак не хацеў — баяўся, што мы не зразумеем, будзем з яго смяяцца.

І Юра перастаў дзяліцца са мной пра свае юннатаўскія справы, шукаў на двары, з кім пагаварыць, каму расказаць пра тое, што захапляла яго. Выпадак, на першы погляд, бяскрайдны, але мне ўпершыню за шмат гадоў зрабілася страшна: а што, калі і потым Юра не захоча дзяліцца са мной, будзе думаць, што мне ўсяго даверыць нельга, будзе несці ў сабе дзве праўды — адну, хлапечую, сапраўдную, для сябе, а другую, урэзаную, «палешшаную», для мяне, маці.

Словам, прыйшлося змяніць адносіны да Юравых жучкоў і казулек, а, дакладней, да сына. Паступова было адноўлена і давер'е.

...Сёння Юра дзяжкурыць. І мы паходжаем з ім па школьніх калідорах. Субота — значыць пасля ўрокаў дадому. Юра не хавае сваёй радасці: як ні добра ў школе-інтэрнаце, а ён любіць дзень, калі сям'я збіраецца дома.

— Цяжка, напэўна, маме, калі вы ўсе збіраецеся дадому? Толькі і даглядай вас...

У цёмных вачах хлопчыка ўспыхваюць яркія светлячки.

— Калі раздурэмся, мама нам дае!..

Але тут жа і дадае:

— Мама стамляеца за тыдзень на работе. І мы ёй заўсёды памагаем: бульбу абіраем, пасуду мыем, ложкі засцілаем...

— Правільна, не дзеліце, значыць, работу на мужчынскую і жаночую?..

Юра нечакана пярэчыць:

— Не, дзелім! Хіба можа мама або Наташа па бульбу на рынак хадзіць? Ім гэта цяжка. Мы з Ігарам ходзім...

І голасам, і ўсім сваім выглядам Юра выказвае: «Мы з Ігарам — моцныя і таму мы памагаем маме і робім тое, чаго не здолее Наташа, наша сястра, дзяўчынка...»

А за гэтым ужо вырысоўваюцца контуры мужнага характару, які ў сям'і Елізаветы Аляксандраўны расцвітае на багатай глебе ўзаемнай павагі і поўнага давер'я.

Будучы мужчына, высакародны і моцны чалавек, пачынаеца ў дзяцінстве. І трэба ведаць гэтая дзесяткі маленкіх, але карысных захапленняў свайго сына, якога мала накарміць

і апрануць. Як памыляюцца тыя ма́мы і таты, якія дазваляюць сабе паблажліва, з іранічнай усмешкай гаварыць пра інтарэсы і заняткі дзеци. Сынаў самалёт, над якім ён возіцца і смеціца часам цэлымі днямі, ва ўяўленні бацькоў — прыкрая дробязь. І рэч выкінута ў смеццевую яму, а разам з ёй — і нармальная ўзаемаадносіны бацькі, маці з сынам. Без захопленасці спортам, кнігамі, тэхнікай няма і багатага духоўнага жыцця. Адсюль — халодная абыякавасць, гультайства і, нарэшце, нявер'е ў свае сілы, адставанне ад вучобы, «двойкі». А побач з «двойкай» амаль заўсёды крочыць грубасць, ахоўная броня хлопчыка.

Бацькі, некаторыя настаўнікі забываюць пры гэтым, што адзёр не лечаць дыфтерый... Крыкам нельга лячыць грубасць. Хлопчык, які дрэнна вучыцца, грубіяніць, не верыць у сябе, вельмі часта не верыць і дарослым, сумніваецца ў іх шчырасці і справядлівасці.

Асаблівая ўвага цяжкаму вучню, адстаючаму хлопчыку, павага да яго асобы, педагогічны такт і проста чалавечая далікатнасць — вось мацнейшыя сродкі супраць грубасці. А галоўнае, вядома, сур'ёзны роздум настаўніка, маці, бацькі пра тое, як знайсці ту ю адзінку ў даным канкрэтным выпадку цікавую справу, якая захопіць хлопчыка і стане зыходным пунктам для выхавання моцнага і яркага характеру.

Б. А. ЛАНДА,  
настаўнік.

## КАЛІ ЎЗНІКАЕ РЭЗУС-КАНФЛІКТ...

...Маладая жанчына Н. паступіла ў радиальны дом з прычыны пятай цяжарнасці. Знешне яна нічым не адрознівалася ад іншых будучых маці, а цяжарнасць праходзіла ў яе нават лягчэй, чым у іншых. Аднак паступіла яна амаль за месяц да тэрміну родаў. А потым нарадзіла цудоўнага здаровага хлопчыка...

Незвычайнай была яе гісторыя — пасля першага дзіцяці ў Н. былі два са-маадвольныя выкідышы, а чацвёртая цяжарнасць закончылася нараджэннем мёртвага плода. Прычыну гэтага яна не ведала, урачы ж заявілі безапеляцый — рэзус-канфлікт...

Кроў людзей, як вядома, складаецца з чырвоных (эритрациты), белых (лейкациты) крываенных шарыкаў і вадкай часткі — плазмы. Эритрациты не зусім аднолькавыя па сваёй мікрабудове і падраздзяляюцца на групы крываі. Апрача гэтага, у некаторых людзей яны змяшчаюць рэчыва, якое ўмоўна называецца рэзус-фактар. Такіх людзей на зямлі большасць, напрыклад, сярод еўрапейцаў — 85 працэнтаў. Людзі, кроў якіх гэты фактар не змяшчае, назы-

ваюцца рэзус-адмоўнымі, тыя, якіх змяшчае, — рэзус-станоўчымі.

Наяўнасць або адсутнасць рэзус-фактара не залежыць ад полу, перадаеца па спадчыне і з'яўляеца пастаяннай на ўсё жыццё.

Калі ў кроў рэзус-адмоўнага чалавека трапляе кроў з рэзус-фактарам, то супраць яго ў арганізме выпрацоўваюцца антыцелы (анты — супраць, цела — рэчыва). Стан арганізма, у крываі якога ўжо выпрацаваліся антыцелы, называеца сенсіблізацыяй, а рэакцыя, у выніку якой гэты стан атрымліваецца, — рэзус — несумішчальнасцю або рэзус-канфліктом.

Калі ўзнікае рэзус-канфлікт? Толькі ў двух выпадках: 1) калі пераліваецца рэзус-станоўчую кроў рэзус-адмоўнаму чалавеку; 2) калі ў рэзус-адмоўнай жанчыны развіваецца рэзус-станоўчы плод.

Пры першым такім пераліванні крываі або цяжарнасці антыцелы толькі пачынаюць паяўляцца, канфлікт выражаны нярэзка, здароўе як жанчыны, так і дзіцяці не пагаршаецца. Аднак кожная наступная цяжарнасць узмацняе адчувальнасць да рэзус-фактара. А гэта прыводзіць да адхілення ад нармальнага развіцця дзіцяці — унутрычэрвяўнага або пасляродавага захворвання, да выкідышаў, мёртвонараджэння.

Сучасная медыцина, раскрыўши сакрэты прыроды, паспяхова змагаеца за жыццё нованараджаных. Паколькі малако маці часам змяшчае рэзус-антыхителы такія ж, як і кроў, дзіця кормяць сцэджаным донарскім.

Ці можна прадухліць развіццё рэзус-

## УРАЧ РАІЦЫ

канфлікту? Ці можна, нават пры наядунасці антыцелаў, раджаць і мець здаровыя дзеци? Так, можна.

Рэзус-антыхителы выпрацоўваюцца пачынаючы з трэцяга месяца цяжарнасці. Таму зразумела, што своечасове наведение жаночай кансультатыўнай дазволіць як мага раней вызначыць рэзус-належнасць цяжарнай. Калі яна акажацца рэзус-адмоўнай, то абавязковы трэба праверыць кроў мужа. Зразумела, што найлепшая камбінацыя — гэта, калі муж і жонка з'яўляюцца рэзус-адмоўнымі.

На працягу цяжарнасці кроў на рэзус-антыхителы даследуецца некалькі разоў. Калі колькасць іх рэзка ўзрастает, праводзяць спецыяльнае лячэнне. Паколькі выпрацоўка антыцелаў узмацняеца за апошнія 2—3 тыдні перад родамі, жанчына з рэзус-канфліктом павінна паступаць у радзільны дом за 3—4 тыдні да тэрміну родаў.

Рэзус-антыхителы ў арганізме здольны затрымлівацца і накопілівацца з кожнай цяжарнасцю, нават спыненай штучна. Таму цяжарнасці ў рэзус-адмоўных жанчын не павінны наступаць часта, а ўжо калі такая жанчына зачаяжарыла, абавязковы заканчвацца родамі.

...У Н. нарадзіўся цудоўны хлопчык. Гэта — адна з многіх нялёгкіх перамог людзей у белых халатах.

Н. ГУСАКОВА,  
урач-акушэр-гінеколаг.

## КУЛІНАРЫЯ

На Усесаюзным конкурсে ў Маскве беларускія кулінары, кандытары і афіцыянты атрымалі высокую ацэнку за прыгатаваныя стравы, кандытарскія вырабы, тэхніку і культуру абслугоўвания. Гэтаму конкурсу папярэднічай Беларускі рэспубліканскі конкурс. Права прадстаўляць маладых спецыялістаў Беларусі ў Маскве ў ліку іншых атрымалі повар рэстарана Мінскага аэропорта Тамара Сініца, афіцыянтка Алена Зяневіч.

Пра некаторыя стравы, падрыхтаваныя на конкурс нашымі паварамі, расказвае майстар-повар, загадчык вытворчасці рэстарана Мінскага аэропорта Ф. Ф. Валодзін.

### СЕЛЯДЗЕЦ З ЦЫБУЛЯЙ І ЯЙКАМ ПАД МАЯНЭЗАМ

Папярэдне намачыць селядзец у халоднай вадзе на 2—3 гадзіны, зняць скuru, ачысціць ад касцей, чыстае філе селядца злётку адбіць, і калі атрымаўся вялікі кавалак, разрэзаць на 2 часткі ўпоперак кавалка. З аднаго селядца атрымаецца 4 кавалкі. Дробна пасечаную цыбулю і дробна пасечаныя вараныя яйкі перамяшаць, дадаць соус маянэз. На кожны кавалак селядца пакласці прыгатаваны фарш і загарнуць, надаўши форму галубцу. Затым кавалкі фаршыраванага селядца пакласці ў сялёдачніцу і паліць маянэзам, аформіць зяленівам.

### САЛАТА БУЛЬБЯНЯЯ З ЯЙКАМ

Салёныя агуркі абавраць і дастаць зярніты, нарэзаць кавалачкамі, дробна накрышыць рэпчатую цыбулю, таксама накрышыць і бялкі вараных яек. Жаўткі расцерці з алеем, затым усё змяшаць, дадаць вараную бульбу (нарэзаную кавалачкамі), зялёны гарошак, заправіць соллю, пакласці ў салатніцу, паліць зверху смятанай, аформіць вараным яйкам і зяленівам.

На 4 порцыі: бульбы 3—4 шт., агуркоў салёных 1 шт., цыбулі рэпчатай 1 шт., алею 1 ст. лыжка, яйка 2 шт., зялёного гарошку 2 ст. лыжкі, смятаны  $\frac{1}{2}$  шклянкі, зеляніва.

### СУП БУЛЬБЯНЫ З ГРЫБАМИ

Сухія баравікі папярэдне замачыць у халоднай вадзе, прамыць, заліць халоднай вадой і паставіць варыць. Звараныя грыбы яшчэ раз добра прамыць, нарэзаць буйнай саломкай. Цыбулю, моркву, нарэзаныя саломкай, падсмажыць на масле, у канцы смажання дадаць грыбы і яшчэ пасмажыць 5—7 мінут. Бульбу нарэзаць часніком, пакласці ў грыбны адвар і варыць 15—20 мінут, у канцы варкі пакласці падсмажаную цыбулю, моркву і грыбы, варыць яшчэ 5—7 мінут. Пры падачы ў талерку пакласці смятану, зяленіва.

На 4 порцыі: баравікоў сухіх 32 г, бульбы 10—12 шт., морквы 1 шт., цыбулі рэпчатай 1 шт., масла сметанковага 2 ст. лыжкі, смятаны 4 ст. лыжкі, пятрушка.



Афіцыянтка Алена Зяневіч.

На 4 порцыі: селядца 1 шт., цыбулі рэпчатай 1 шт., яйка 1 шт., маянэзу  $1\frac{1}{2}$  шклянкі.

### КЛЁЦКІ БУЛЬБЯНЫ З МЯСАМ

Сырую бульбу нацерці на тарцы, скласці ў два слаймарлю і выцісніць. Пакласці муку, соль, перамяшаць.

Свініну або ялавічыну праpusціць праз мясарубку, дадаць падсмажаную цыбулю, заправіць соллю, перцам.

З бульбайнай масы зрабіць праснакі, на сярэдзіну кожнага пакласці дрыгатаваны фарш, краі зашчыпаць і надаць форму яйка, абсмажыць на скаварадзе, пасля чаго скласці ў кастрюлю, зацільць смятанай і тушиць да гатоўнасці 1 гадзіну ў духоўцы.

На 4 порцыі: мяса 400 г, бульбы 1 кг 400 г, муки пшанічнай 4 ст. лыжкі, масла сметанковага 1 ст. лыжка, цыбулі рэпчатай  $\frac{1}{2}$  шт., смятаны  $\frac{1}{2}$  шклянкі.

### ЯБЛЫКІ Ў ЦЕСЦЕ

Яблыкі абавраць, дастаць сарцевіну, нарэзаць кружочкамі таўшчынёй 0,5 см і пасыпаць цукрам.

Для прыгатавання цеста бялкі яек аддзяліць ад жаўткоў, пакласці цукар, соль, смятану, муку. Усё старана размяшаць і развесці малаком, а бялкі збіць у густую пену і акуратна ўліць у цеста, памешваючи зізу ўверх, да поўнага злучэння (цеста павінна быць як густая смятаны).

Яблыкі ўзяць відэльцам і памачыць у цеста, апусціць у разагрэты тлушч (топленое масла), смажыць да ўтварэння залацістай скарынкі, пры падачы яблыкі пасыпаць цукровай пудрай або цукровым пяском.

На 4 порцыі: яблыкаў 4 шт., яйка 2 шт., муки пшанічнай 4 ст. лыжкі, малака  $\frac{1}{3}$  шклянкі, смятаны 1 ст. лыжка, цукру 1 ст. лыжка, масла топленага 2 ст. лыжкі, цукровай пудры 1 ст. лыжка.

### ШТОДЗЁННА І СТАРАННА


Вы прачнуліся, расчынілі фортку, на некаторы час пакінулі пасцелі адкрытымі, каб яны праветрыліся. Затым, вытрасшы прасціны і засцяліўшы пасцель, пачынайце выціраць пыл.

\* \* \*

Мяккую мэблю чысцяць вільготнай шчоткай, не вельмі моцна прыціскаючи яе да паверхні тканіны, інакш пыл будзе толькі ўціраца ў абіку. Непаліраваную мэблю дастаткова абцерці вільготным, добра выціснутым шматком, а паліраваную — кавалачкам фланелі, крыху змочаным у шкільнінары, паліролі. Пафарбаваныя маслянай фарбай предметы мыюць ўпілай вадой з нашатырным спіртам.

\* \* \*

Не забывайце штодзённа праціраць падаконнікі і асабліва батарэі: пыл на іх награец-



ца, падгарае і забруджвае паветра. Аконныя шыбы праціраюць мяккай газетнай паперай. Рабіць гэта трэба часцей: брудныя аконныя шыбы паглынаюць да 50 працэнтаў святла.

\* \* \*

Драўляную нефарбаваную падлогу падмітаюць чыстым, вільготным венікам, а раз у тыдзень мыюць ўпілай мыльнай вадой з содай. Фарбаваную падлогу праціраюць вільготным шматком, а мыюць прыкладна раз у месяц, дадаючы ў ваду нашатырны спірт: лыжку на вядро вады.

\* \* \*

Зразумела, кожная гаспадыня можа адступіць ад гэтых парад і што-небудзь зрабіць па-свойму. Але адно правіла трэба запомніць цвёрда: працетрываць і прыбіраць кватэру штодзённа і старана!

Дарагія Ніна Р., Ніна В., Вайціхоўская Н., Шакулава з Віцебска, В. з Брагінскага раёна, налагніца Шах Надзея Аляксандраўна!

Дашліце нам прозвішчы, адрасы, і мы вам дапаможам.



Повар Тамара Сініца.





## НЕ ЗА ВОЧЫ ЧОРНЫЯ

Слова А. РУСАКА

Музыка Ю. СЕМЯНЯКИ

Andante 4/4

Ціха растрывожыла  
Думкаю-бяssonіцай  
Вечна неспакойная  
Ты, любоў мая.  
Не за вочы чорныя,  
Не за бровы смуглія,  
А за сэрца шчырае  
Палюбіла я.  
Знаю, не праложаны  
Мне дарогі роўныя,  
Кветкамі не сцелюцца  
Сцежкі у жыці.

Пушчамі глыбокімі,  
Горамі высокімі,  
Рук не разнімаочы,  
Нам з табой Ісці.  
Засвяціся яснаю,  
Светлаю, нязгаснаю,  
Зоркаю шчасліваю  
Ты, любоў мая.  
Не за вочы чорныя,  
Не за бровы смуглія,  
А за сэрца шчырае  
Палюбіла я.


Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:  
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА,  
М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР,  
В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

АТ 03667. Журнал «Работница и крестьянка»  
на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падп. да друку 4/III 1965 г. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.  
Папера 60×90%. Адрес рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.  
Тэлефоны: адказн. рэдактара — 6-17-51, адказн. сакратара —  
6-38-14, адзелаў прымысловасці, сельскай гаспадаркі і куль-  
туры — 6-38-24.

Друкарня выдавецства «Звязда», Мінск. Цана 18 кап.  
Дадатак — выкрайка. Тыраж 171 800 экз. Зак. 98.

## ЗАДАЧА „САВЕЦКІЯ ЖАНЧЫНЫ“



У гарызантальныя радкі адпаведна нумарам запішыце прозвішчы наступных савецкіх жанчын: 1. Беларуская паэтэса. 2. Знатная трактарыстка, арганізатар першай жаночай трактарнай брыгады. 3. Гераічная дачка беларускага народа. 4. Відны дзеяч міжнароднага жаночага руху. 5. Савецкая пісемніца. 6. Кіраўнік Обальскай падпольнай камсамольскай арганізацыі, Герой Савецкага Саюза. 7. Член «Маладой гвардыі», Герой Савецкага Саюза. 8. Вядомая савецкая лётчыца, Герой Савецкага Саюза. 9. Таленавітая савецкая балерына.

Калі слова задачы будуть адгаданы правільна, то ў вертыкальным радку паміж выдзеленымі лініямі прачытаце прозвішча яшчэ адной савецкай жанчыны, яная вядома ўсіму свету.

Складлі Тамара і Рыгор Якушы.

На першай старонцы вокладкі — «Напрадвесні». Карціна Р. Кудравіч.

Без слоў.



У гэты дзень мы павінны на руках

жанчын насіць. Будзь здароў.

Мал. М. Гурло.





6 (а, б, в, г)

74995



1. Прыгожы касцюм «тройка» — спадніца, камізэлька і блузка для маладой дзяўчыны. Спадніцу пры жаданні можна закласці ў складку.

2. Сукенка цэльнакроеная з шэрсці. Рукавы ўшыўныя. Спадніца закладзена веерападобнымі складкамі.

3. Спадніца і блузка — заўсёды зручнае адзенне.

4. Сукенка для выпускнога балю з шыфону, капрону, лёгкага шоўку. Пры жаданні ліф сукенкі можна зрабіць гладкім без фальбоны.

5. Касцюм са шытнай тканіны. На спадніцы ззаду можна закласці аднабаковую складку.

6. а, б, в, г — хатнія касцюмчыкі для дзяцей дашкольнага ўзросту.

7. Прыгожы касцюм з цяжкага шоўку. Бакавыя швы спадніцы можна закласці ў складкі.